ЦАНА 75 кап.

ЛЕТАПІС ДРУКУ

ОРГАН
ДЗЯРЖАЎНАЙ БІБЛІЯГРАФІІ
БЕЛАРУСКАЙ ССР

1-2

1939 г. СТУДЗЕНЬ-ЛЮТЫ

(№№ 1-129 і 01-0632)

ВЫДАННЕ
БЕЛАРУСКАЙ КНІЖНАЙ ПАЛАТЫ
МЕНСК

ЗМЕСТ:

„Летапіс друку“ рэгіструе артыкулы, нарысы, дакументальны матэрыял і мастацкія творы з наступных газет: Звязда, Літаратура і мастацтва, Советская Белоруссия, Сталинская молодежь і Чырвоная змена.

Парадкавыя нумары, змяшчаня пасля кожнага апісання кніг і брашур ў „Летапісу друку“ адзначаны знакам—№. Пасля парадкавых №№ цыфры, узятыя ў дужкі ( ) абазначаюць: першая—год атрымання кнігі Беларускай кніжнай палатай, другая—парадкавы нумар інвентарызацыі абавязковага экземпляра. Апошняя цыфра—індэкс па дзесятычнай бібліяграфічнай сістэме. Парадкавыя нумары рэгістрацыі артыкулаў і інш. матэрыялаў з часопісаў, зборнікаў і газет адзначаны знакам—О.

Пролетарыі усіх краін, еднайцеся!

ДЗЯРЖАЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА І БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ІНСТЫТУТ БССР імя В. І. ЛЕНІНА БЕЛАРУСКАЯ КНІЖНАЯ ПАЛАТА

ЛЕТАПІС ДРУКУ

ОРГАН ДЗЯРЖАЎНАЙ БІБЛІЯГРАФІІ БЕЛАРУСКАЙ С. С. Р.

ГОД ВЫДАННЯ 15-ы, ВЫХОДЗІЦЬ 1-ы РАЗ У МЕСЯЦ

№ 1-2 *(№№ 1-129 і 01-0632)* *Студзень-люты 1939 г.*

1. Марксізм-ленінізм.

Ленін, Владзімір Ільіч.

Нацыянальнае пытанне. Пераклад з рускага выдання. 1936 г. Партвыд.-ва ЦК ВКП(б) Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

204,[2] стар. 17 см. 5000 экз. 1 р. 20 к.

№ 1. (39—114) 323.1

Ленін, В. І., Сталін, І. В.

Аб моладзі. [Зборнік артыкулаў і прамоў. Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. „Палесдрук“ у Гомелі. 1939.

252 стар. [2] укл. л. партр. 17 см. 10000 экз. 2 р. 75 к.

№ 2. (39—123) 32915(47) к (09)

Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч.

Даклад аб праекце канстытуцыі Саюза ССР. <на надзвычайным VIII Усесаюзным з‘ездзе советаў 25 лістапада 1936 г.> Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

[1] партр. 134 стар. 12 см. 10000 экз. 1 р. 25 к.

№ 3. (39—104) 342(47)

Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч.

Палітычная справаздача Цэнтральнага Камітэта XVI з‘езду ВКП(б). Пераклад з рускага выдання 1935 г. Парт. выд-ва ЦК ВКП(б). Менск, Бел. парт. выд-ва ЦК КП(б)Б, друк. імя Сталіна. 1936.

[1] партр. 409 стар. 12 см. 1 р. 75 к.

№ 4. (39—29) 32915)47)

Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч.
Справаздачны даклад XVII з'езду партыі аб рабоце ЦК ВКП(б) 26 студзеня 1934 г. Пераклад з руск. выдання 1935 г. Парт. выд-ва ЦК ВКП(б). Менск, Белпартвыд.ва ЦК КП(б)Б, друк. імя Сталіна. 1936.

[1] партр. 263,[2] стар. 12 см. 10000 экз. 1 р. 75 к.
№ 5.(39—28) **32915(47)**

Энгельс, Фрыдрых.
Людвіг Фейербах і канец нямецкай класічнай філасофіі. [Пераклад з рускага *М. Ахрамовіч*]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна 1939.

45,[2] стар. 21 см. 10000 экз. 40 к.
№ 6.(39—70) **Фейербах + [М 14]**

Энгельс, Фрыдрых.
Роля насілля ў гісторыі. (З рукапіснай спадчыны). [Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

62 стар. 20 см. 5000 экз. 60 к.
№ 7.(39—99) **301 М**

Бурджалаў, Э. Аб кнізе Леніна „Дзве тактыкі соцыялдэмакратыі ў дэмакратычнай рэволюцыі". (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б). *Звязда* 9 1 39, с. 2-3.
*

Вішнеўскі, Вс. Клятва Сталіна. *Звязда* 20 1 39, с. 2-3.
01

Ганичев, И. Как Ленин работал над книгой. *Сов. Бел.* 14 1 39, с. 2.
*

Григорьев, А. Гений социалистической революции. [В. И. Ленин]. *Сов. Бел.* 21 1 39, с. 2; Стал. мол. 20 1 39, с. 3.
02

Драгілёў, М. Аб ленінскай рабоце „Развіццё капіталізма ў Расіі". (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Звязда* 5 1 39, с. 2, 6 1 39, с. 2.
*

Кошелев, Ф. Книга В. И. Ленина „Две тактики социалдемократии в демократической революции". *Сов. Бел.* 10 1 39, с. 2; Стал. мол. 10 1 39, с. 2-3.
*

Крушкол, Н. Ленін і Сталін у дні Брэста. *Больш. Бел.* 1939 № 1, с. 16—29.
03

Луцкий, Е. Последнее подполье В. И. Ленина. Сов. Бел. 17 1 39; *Стал. мол.* 18 1 39, с. 2.
04

Музеі Леніна. *Чырв. змена* 21 1 39, с. 4.
05

Няхай жыве ленінізм! (Да 15-годдзя з дня смерці В. І. Леніна). *Работніца і калг. Бел.* 1938 № 2, с. 1-2.
06

Пучынскі, І. Ленін у царскай турме і ссылцы. *Чырв. змена* 21 1 39, с. 3.
07

Снегаў, Ф. П. Сустрэча Леніна на фіндляндскім вакзале. *Звязда* 21 1 39, с. 3.
08

Сталін, І. В. Палітыка ўрада па нацыянальнаму пытанню. (Урывак з артыкула). *Полымя рэв.* 1939, № 1, с. 5.
09

Сталін, І. В. Горны арол. З прамовы тав. Сталіна на вечары Крамлеўскіх курсантаў 28 студзеня 1924 г. *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 2, с. 3.*
010

Сталін.— Наша сіла, наша шчасце, наша неперамажнасць. (Артыкул прадстаўнікоў УССР на свяце 20-годдзя БССР). *Звязда* 6 1 39, с. 3.
011

Торжество ленинизма. (Передовая). *Сов. Бел.* 21 1 39, с. 1.
012

Трыумф ленінізма. (Перадавы). *Больш. Бел.* 1939, № 1, с. 7—15.
013

Угарэў, І. Юнацкія годы В. І. Леніна. *Чырв. змена* 18 1 39, с. 3.
014

Чернов, Ф. О работе В. И. Ленина: „Государство и революция". *Стал. мол.* 20 1 39, с. 2.
*

Шмідт, М. Аб рабоце В. І. Леніна: „Что делать". („Правда"). *Чырв. змена* 11 1 39, с. 2-3.
*

Шчэрбакоў, А. С. Справа Леніна перамагла. Даклад тав. А. С. Шчэрбакова на жалобным пасяджэнні ў Вялікім тэатры, прысвечаным XV гадавіне з дня смерці В. І. Леніна. *ЛіМ* 27 1 39, с. 2-3; *Звязда* 25 1 39, с. 2—4.
015

2. Дыялектычны матэрыялізм. Гісторыя філасофіі. Атэізм

20 тысяч документов против религиозного мракобесия (Центральный антирелигиозный музей в Москве). *Сов. Бел.* 9 1 39, с. 2.
016

Классовая сущность „Рождества". *Стал. мол.* 8 1 39, с. 3.
017

Шире развернуть антирелигиозную пропаганду. (Передовая). *Сов. Бел.* 6 1 39, с. 1.
018

3. Гістарычны матэрыялізм.

Гісторыя грамадска-палітычных вучэнняў

Баскин, Н. П. Что такое монистический взгляд на историю? *Стал. мол.* 26 1 39, с. 2.
019

Пад сцягам Леніна-Сталіна да поўнай перамогі комунізма! (Перадавы). *Звязда* 21 1 39, с. 1.
020

Топаз, С. Аб ролі асобы ў гісторыі. Кансультацыі. *Больш. Бел.* 1939, № 1, с. 50—62.
021

4. Гісторыя

Яраслаўскі, Емельян Емельянавіч.
Антымарксісцкія скажэнні і вульгарызатарства так званай „школы" Пакроўскага. Кансультацыя. [Пераклад з рускага]. Менск, паліт. літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

35 стар. 14 см. 5000 экз. 20 к.
№ 8. (39—126) 90(47):92 (Покровский) +[9(47)]

На рускай мове

Ярославский, Емельян Емельянович.
Антимарксистские извращения и вульгаризаторство так называемой „школы" Покровского. Консультация. Минск, полит. лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина 1939.

37 стр. 14 см. 5000 экз. 20 к.
№ 10. (39—125) 90(47):92 (Покровский) +9(47)

фон—Клаузевиц, Карл.
1812 год. Со вступительной статей *А. Юхновец*, биографией и портретом автора. Минск, Военная лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина. 1938.

197 стр. с илл. [4] в кл. л. илл; портр. и карт. 25 см. 4000 экз. 2 р. 75 к.
№ 9. (39—84) 355.48(47)+9(47). „1812"

Абецедарский, Л. Восстание Михненко в 1648 году. *Сов. Бел.* 11 1 39 с. 3.

022

Герасімаў, Е. Дваццацігоддзе вызвалення Кіева ад германа-петлюраўскіх банд. *Звязда* 3 II 39, с. 3.

023

Гладзікаў, Т. Што такое „Крымская кампанія". Адказы на пытанні чытачоў. *Больш. Бел.* 1939, № 1, с. 74—77.

024

Гракаў, Н. Рэволюцыйны рух на Беларусі. У студзеньскія дні 1905 года. Кансультацыі. *Больш. Бел.* 1939 № 1, с. 42--49.

025

Гукоўскі, А. Ліквідацыя Пермскай катастрофы. (Да гісторыі грамадзянскай вайны). *Звязда* 30 1 39, с. 2.

026

Дваццацігоддзе ўтварэння БССР. *Звязда* 1-2 1 39; Сов. Бел. 1-2 1 39.

027

XX год. (20-годдзе БССР. Перадавы). *Звязда* 1 1 39, с. 1.

028

Закс, Б. 9-е студзеня 1905 года. *Звязда* 22 1 39, с. 2.

029

Захараў, Г. Т. Палтаўскі бой. *Звязда* 16 1 39, с. 2.

030

И. Р. Великий урок гражданской войны. (9 января 1905 года). *Сов. Бел.* 22 1 39, с. 2.

031

Карнейчык, Е. Перамогі рускіх войск у Прусіі. *Звязда* 8 II 39, с. 2.

032

Колас, Якуб. Думкі да дваццацігоддзя БССР (Артыкул). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 183—189.

033

Кошэлеў, Ф. Да 20-годдзя забойства Карла Лібкнехта і Розы Люксембург. *Звязда* 15 I 39, с. 2.

034

Новікава, Паліна Карпаўна. Білі белых і будзем біць. (Расказ удзельніцы грамадзянскай вайны). *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 3, с. 4.

035

Орехов, Ф. Крестьянская община. (В помощь изучающим историю ВКП(б)). *Стал. мол.* 16 II 39, с. 2-3.

036

Пад сцягам Леніна — Сталіна. (Перадавы, прысвечаны дваццацігоддзю ўтварэння БССР). *ЛіМ* 5 I 39, с. 1.

037

Панамарэнка, П. К. Дваццаць год Беларускай ССР. *ЛіМ* 5 I 39, с. 3.

038

Панамарэнка, П. К. Дваццаць год Беларускай ССР. *Звязда* 1 I 39, с. 2; *Сов. Бел.* 1 I 39, с. 2.

039

Панамарэнка, П. К. Дваццаць год Беларускай ССР. (Артыкул). *Полымя рэв.* 1939, № 1, с. 16–25.
040

Панкратова, А., проф. Антимарксистские извращения так называемой „школы" Покровского. (Консультация.) *Сов. Бел.* 30 I 39, с. 2.
041

Перед наступлением. (Из разговора по прямому проводу товарища Сталина с товарищем Ворошиловым 15 сентября 1918 года). *Стал. мол.* 20 II 39, с. 3.
042

Прывітанні працоўным БССР: (У сувязі з 20-годдзем, ўтварэння БССР). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 7—15.
043

Прывітанні ў сувязі з 20-годдзем БССР. *Больш Бел.* 1939, № 1, с. 4—6
044

Раскіна, Л. Г. Дакументы вялікай барацьбы і перамог. (Выстаўка, прысвечаная 20-годдзю БССР). *Чырв. змена* 4 I 39 с. 3.
045

Чымбург, І. С. Што такое трэд-юніянізм? *Чырв. змена* 12 II 39, с. 2.
046

Эрліх, А. Бацькі і дзеці. (Нарыс аб дзецях, загінуўшых герояў грамадзянскай вайны). *Звязда* 16 II 39, с. 2; Сов. Бел. 16 II 39, с. 2.
047

Яраслаўскі, Ем. Антымарксісцкія скажэнні і вульгарызатарства так званай „школы" Пакроўскага. [Кансультацыя]. *Звязда* 14 I 39, с. 2.
048

5. Палітычная эканомія.

Тэарэтычная статыстыка.

Драгілёў, М. Аб ленінскай рабоце „Развіццё капіталізма ў Расіі". (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Звязда* 5-6 I 39, с. 2.
049

Котаў, І. Аб капіталістычных крызісах. *Чырв. змена* 24 II 39, с. 2.
050

Леоньцеў, А. Як вывучаць „Капитал" Маркса. („Правда"). *Чырв. змена* 15 I 39, с. 2-3.
051

Лур'е, А. І. Аб рабоце Карла Маркса „Капитал" і як яе вывучаць. (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Звязда* 29 I 39.
052

6. Сусветная гаспадарка і сусветная палітыка. Комінтэрн.

Ронге, Макс.

Разведка і контрразведка. Пераклад з рускай мовы. Менск, Ваенная літ-ра ДВБ, друк. імя Молатава ў Магілёве. 1938.
215.[3] стар. 21 см. 4000 экз. 2 р. 60 к.
№ 11. (39—7) **327+ 356.251.2 (~)**

Анбор, Г. Трагедыя рабочых у капіталістычных краінах. *Звязда* 17 II 39, с. 2.
053
Бандарэнка, А. Росквіт народнай гаспадаркі СССР і сусветны эканамічны крызіс. *Звязда* 26 II 39, с. 3.
054
Баяраў, Г. Міжнародны агляц. *Звязда* 5 II 39, с. 3.
055
Баяраў, Г. Унутранае становішча германскага агрэсара. *Звязда* 16 II 39, с. 3.
056
Викторов, Я. Международное обозрение. *Сов. Бел.* 5 II 39, с. 3.
057
Віктараў, Я. Міжнародны агляд. *Звязда* 20 II 39, с. 2.
058
Вольф, Михаил. Испанская молодежь в борьбе за единство своих рядов. *Стал. мол.* 18 I 39, с. 4.
059
Гончаров, В. Как живет японская молодежь. *Стал. мол.* 12 I 39, с. 4.
060
Егоров, Г. Чехословакия после Мюнхенской расправы. *Сов. Бел.* 9 I 39, с. 3.
061
Замечательный боец рабочего класса. (Том Муни). *Сов. Бел.* 11 I 39, с. 4.
062
Золотова, А. Положение трудящихся в фашистских странах. *Сов. Бел.* 4 I 39, с. 3.
063
Каралёў, А. Другая імперыялістычная вайна. *Звязда* 21 II 39, с. 2.
064
Ліберман. Чэхаславакія да і пасля Мюнхенскага аграблення. (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 3, с. 16.
065
Ліпатаў, А. Іспанскі народ прадаўжае барацьбу. *Чырв. змена* 22 II 39, с. 4.
066
Мардзінаў, Г. Міжнародны агляд. *Звязда* 11 I 39, с. 3.
067

Михайлов, Ф. Франция на путях к Средиземноморскому Мюнхену. *Сов. Бел.* 21 II 39, с. 2.
068

Натовіч, Ф. І. Што такое „трэцяя імперыя". *Чырв. змена* 8 II 39, с. 2.
069

Некрич, М. Памяти бесстрашных борцов за дело рабочего класса. (К 20-летию со дня предательского убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург). *Сов. Бел.* 15 I 39, с. 3.
070

Нежданов, Я. Франция и Италия. *Стал. мол.* 26 I 39 с. 4.
071

Паўлаў, Е. Японская авантура ў Кітаі. *Звязда* 26 I 39, с. 2.
072

Столпер, Р. Положение молодежи в странах капитала. *Стал. мол.* 8 II 39, с. 4.
073

Фёдараў, С. Каланіяльныя планы германскага фашызма. *Звязда* 11 II 39, с. 3.
074

Федоров, Н. Вторая империалистическая война началась. *Стал. мол.* 24 II 39, с. 3.
075

Чэркасаў, Б. Эканамічная база нацыянальна-вызваленчай вайны ў Кітаі. *Звязда* 4 II 39, с. 3.
076

7. ВКП(б). ВЛКСМ. Профсаюзы. Савецкі народ.

Жданаў, А.
Змяненні ў статуце ВКП(б). Тэзісы даклада таварыша А. Жданава на XVIII з'ездзе ВКП(б), адобраныя ў асноўным Палітбюро ЦК ВКП(б). 3-ці пункт парадку дня з'езда. [Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
24 стар. 17 см. (К восемнаццатаму з'езду ВКП(б). 5000 экз. 10 к.
№ 12. (39—74) 329.15(47).(063)XVIII

Зборнік матэрыялаў у дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б). Вып. 1. [Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
64 стар. 22 см. 5000 экз. 75 к.
№ 13. (39—105) 32915(47)(09)(08)

Пастанова IV Пленума ЦК ВЛКСМ 21—28 жніўня 1937 г. [Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
12.[2] стар. 14 см. (IV Пленум ЦК ВЛКСМ) 20.000 экз. 5 к.
№ 14. (39—82) 329.15(47)к

На рускай мове

Жданов, А.
Изменения в уставе ВКП(б). Тезисы доклада тов. Жданова на XVIII с'езде ВКП(б) одобренные в основном Политбюро ЦК ВКП(б). 3-й пункт порядка дня с'езда Минск, Отд. полит. лит-ры Гизбел. тип. им. Сталина. 1939.
28 стр. 17 см. (К восемнадцатому с'езду ВКП(б)) 5000 экз. 10 к.
№ 15.(39—72) **329.15(47)**

Пастановление IV пленума ЦК ВЛКСМ 21—28 августа 1937 года. Минск, Отд. полит. лит-ры Гизбел, тип. им. Сталина 1939.
15 стр. 14 см. (IV пленум ЦК ВЛКСМ) 20000 экз. 5 к.
№ 16.(39—81) **32915(47)к.**

Постановление III пленума ЦК профсоюза фанерной и спичечной промышленности СССР. 20—23 ноября 1938 года. Минск, тип. Упр. делами СНК БССР. 1938.
32 стр. 16 см. (III пленум ЦК профсоюза фанерной и спичечной промышленности СССР) 1500 экз. [Б. ц].
№ 17.(39—63) **331.88:[674.7+662.5**

Сборник материалов в помощь изучающим историю ВКП(б) Вып. I. Минск, Отдел. полит. лит-ры Гизбел, тип. им. Сталина. 1939.
64,[2] стр. 22 см. 5000 экз. 75 к.
№ 18. (39—95) **321.15(47)(09)(08)**

Абласная канферэнцыя комсамола. (Перадавы). *Чырв. змена* 30 I 39, 1.
077

Аб арганізацыі прапаганды ў комсамоле на аснове пастановы ЦК ВКП(б) „Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам „Кароткага курса гісторыі ВКП(б). (Пастанова ЦК ВЛКСМ) *Звязда* 22 11 39, с 3; Сов. Бел. 22 11 39, с, 2.
078

Авангардная роля комуністаў на вытворчасці (Передавы). *ЛіМ* 17 I 39, с. 1.
079

Активно отбирать в партию лучших людей. (Передовая). *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 1.
080

Альперович, А. Председатель сельсовета. (Очерк). *Сов. Бел.* 28 II 39, с. 3.
081

Алуф, І. Хто такія „легальныя марксісты?" (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б). *Чырв. змена* 28 I 39, с. 2—3.
082

Андросик, В. Сын белорусского народа. (Иван Трофимович Значонок). *Стал. мол.* 1 I 39, с. 4.
083

Арганізацыйная магутнасць большэвіцкай партыі. (Перадавы „Правда") *Звязда* 3 II 39 с. 1.; *Сов. Бел.* 3 II 39, с. 1.
084

Баявая задача калгаснага комсамола. (Перадавы, аб вучобе комсамола) *Чырв. змена* 18 I 39, с. 1.
085

Баявыя задачы комсамола. (Перадавы да XVII з'езда комсамола Беларусі). *Звязда* 6 II 39, с. 1.
086

Баявыя задачы комсамола совецкай Беларусі. (Перадавы). *Чырв. змена* 26 II 39, с. 1.
087

Баявая праграма работы профсаюзаў. (Перадавы. Да пастановы аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дысцыпліны...) *Звязда* 10 I 39, с. 1.
088

Бедзін, В. В. Па-большэвіцку перабудаваць партыйную работу. *Звязда* 17 I 39, с. 2.
089

Берэзаў, П. Першыя шагі рэволюцыйнай дзейнасці Валерыяна Владзіміравіча Куйбышэва. *Чырв. змена* 26 I 39, с. 2.
090

Бурджалаў, Э. Аб кнізе Леніна: „Дзве тактыкі соцыялдэмакратыі ў дэмакратычнай рэволюцыі". (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Звязда* 9 I 39, с. 2—3.
091

Важнейшая задача комсомола БССР. (Передовая. О вовлечении лучшей колхозной молодежи в комсомол). *Стал мол.* 18 II 39, с. 1.
092

Важнейшее дело партийных организаций. (Передовая. Об авангардной роли коммуниста на производстве и в колхозе). *Сов. Бел.* 4 II 39, с. 1.
093

Валерыян Владзіміравіч Куйбышэў. (Да 4 гадавіны з дня смерці). *ЛіМ* 27 I 39, с. 3.
094

Верамейчык, К. І. Вялікі патрыёт соцыялістычнай радзімы. (Да другой гадавіны са дня смерці Г. К. Орджанікідзе). *Чырв. змена* 18 II 39, с. 2.
095

Верная дачка народа. (Да 70-годдзя з дня нараджэння Н. К. Крупскай) *Звязда* 26 II 39, с. 2.
096

Вішнеўскі, Н. Сталін к шчасцю нас прывёў... (Кандыдаты на Усесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку). (Калгас „Юны мір", Галубоўскі сельсовет, Дрысенскі раён). *Звязда* 28 II 39, с. 3.
097

Вішнеўскі, Н. Сцепаніда. (Ускозкі сельсовет, Дубровенскага р.). *Звязда* 26 I 39, с. 3.
098

Вооружить кадры комсомола марксистско-ленинской теорией. (Передовая „Правда") *Сов. Бел.* 22 II 39, с. 1; *Звязда* 22 II 39, с. 1.
099

XVIII с'езду ВКП(б)—Достойную встречу. (Передовая). *Стал. мол.* 14 II 39, с. 1.
0100

Восемнаццаты з'езд ВКП(б). (Перадавы). *Звязда* 29 I 39, с. 1.; *Сов. Бел.* 29 I 39, с. 1.
0101

Восемнаццаты з'езд ВКП(б). (Перадавы). (Перадавы „Праўды"). *ЛіМ* 30 1 39, с. 1.
0102

Вторая минская областная конференция КП(б)Б. (Передовая).*Сов. Бел.* 20 II 39, с. 1.
0103

Галоўкін, В. Комсамол Беларусі да свайго XIII з'езда. *Звязда.* 6 II 39, с. 2.
0104

Ганичев, И. Как Ленин работал над книгой? *Сов. Бел.* 14 I 39, с. 2.
0105

Галовкин, В. Бдительность—неот'емлемое качество комсомольца. *Стал. мол.* 8 II 39, с. 2.
0106

Да ведама ўсіх арганізацый ВКП(б). *Больш. Бел.* 1939, № 1, с. 3.
0107

Да ўсёй сельскай інтэлігенцыі БССР. (Зварот схода інтэлігенцыі Заслаўскага раёна). *Звязда* 12 II 39, с. 3.
0108

Донской, Е. Настаўнік совецкай моладзі. (Серго Орджанікідзе) *Чырв. змена* 18 II 39, с. 2.
0109

Донской, Е. Друг и учитель советской молодежи (Серго Орджоникидзе). *Стал. мол.* 18 II 39, с. 2.
0110

Достойно встретим XVIII с'езд ВКП(б). (Передовая) *Сов. Бел.* 30 I 39, с. 1.
0111

Другая менская абласная канферэнцыя КП(б)Б. (Матэрыял канферэнцыі). *Звязда* 21—22 II 39; Сов. Бел. 21—22 II 39.
0112

Дуброўскі, С. ВКП(б)—арганізатар і правадыр Чырвонай Арміі. *Чырв. змена* 22 II 39, с. 2.
0113

Дубровский, С. ВКП(б)—организатор и вождь Красной Армии. *Стал. мол.* 22 II 39, с. 2.
0114

Дэманстрацыя вялікай любві і адданасці партыі Леніна-Сталіна. (XIII з'езд ЛКСМБ, перадавы). *Чырв. змена* 12 II 39, с. 1.
0115

Жданаў, А. Змяненні ў статуце ВКП(б). Тэзісы даклада тав. А. Жданава на XVIII з'ездзе ВКП(б), адобраныя ў асноўным палітбюро ЦК ВКП(б). *ЛіМ* 9 II 39, с. 3—4; *Звязда* 2 II 39, с. 1—2; *Сов. Бел.* 2 II 39, с. 1—2.
0116

Жданов, А. А. Вступительная речь тов. Жданова на Ленинградской партийной конференции *Сов. Бел.* 28 II 39, с. 2.
0117

Ільчэнко, Ф. Разгром народніцтва марксізмам. (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б). *Чырв. змена* 14 II 39, с. 2.
0118

Канферэнцыя бальшэвікоў Менскай вобласці (Перадавы). *Звязда* 20 II 39, с 1.
0119

Катоўскі Грыгорый. Жыццё бацькі служыць для мяне прыкладам. *Чырв. змена* 16 II 39, с. 3.
0120

Кошелев, Ф. Книга В. И. Ленина: „Две тактики социал-демократии в демократической революции" *Сов. Бел.* 10 I 39, с. 2.; *Стал. мол.* 10 I 39, с. 2—3.
0121

Краўцоў, С. Бяссмертныя справы. (Ажыццяўленне заветаў Леніна) *Звязда* 21 I 39, с. 3.
0122

Краўцоў, С. Сэрца воіна. (Серго Орджанікідзе. *Звязда* 18 II 39, с. 3.
0123

Кудраеў, Вл. Больш увагі скаргам працоўных. *Звязда* 11 II 39, с. 2.
0124

Кудраеў, В. За бальшэвіцкае ажыццяўленне рашэнняў студзеньскага (1938 года) пленум ЦК ВКП(б). (Артыкул). *Больш. Бел.* 1939, № 1, с. 36—41.
0125

Кудраеў В. Партсход—школа бальшэвіцкага выхавання *Звязда* 18 I 39, с. 2.
0126

Куйбышэва, Елена. В. В. Куйбышэў. (Да 4-й гадавіны з дня смерці). *Звязда* 25 I 39, с. 3.
0127

Лазо, Ада. Дачка стане на месца бацькі. *Чырв. змена*: 20 II 39, с. 2.
0128

Левин, И. Торжество ленинско-сталинской национальной политики *Сов. Бел.* 18 I 39, с.
0129

Леўтоў, І. Аб нарадзе 22 большэвікоў. Адказы на пытанні чытачоў. *Больш. Бел.* 1939, № 1, с. 63—73.
0130

Ліберман, Узняць работу піонерскай арганізацыі. *Чырв. змена* 8 II 39, с. 2.
0131

Лосенкава, Ульяна Андрэеўна. Ленінскае выхаванне (Артыкул сакратара Пухавіцкага РК КП(б)Б аб сваёй рабоце і рабоце жанчын—комуністак у раёне). *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 2, с. 4—5.
0132

Лочмель, І. Адказ на пытанне тав. Мельнікава. (Ці магчыма была-б у Расіі перамога соцыялістычнай рэволюцыі і без этапа буржуазна-дэмакратычнай рэволюцыі?). *Чырв. змена* 16 II 39, с. 2
0133

Лочмель, И. О партии эсеров *Стал. мол.* 14 I 39 с. 2; *Чырв. змена* 30 I 39, с. 3—4.
0134

Лочмель, І. Прамысловы пад'ём і рабочы рух 90-х гадоў XIX века. (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Чырв. змена* 28 II 39, с 2—3.
0135

Лочмель, І. Руска-японская вайна. (1904—1905 г. г.) і пачатак рэволюцыі ў Расіі. (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Чырв. змена* 20 I 39, с. 2.
0136

Маневич, И. Борьба Ленина против „легальных марксистов". (В помощь изучающим историю ВКП(б)). *Стал. мол.* 12 I 39, с. 2.
0137

Марксісцка-ленінскае выхаванне—важнейшая задача. (Перадавы). *ЛіМ* 27 I 39, с. 1.
0138

Матвеев, А. Д. Партийные кабинеты. *Сов. Бел.* 6 I 39, с. 2.
0139

Молатаў, В. М. Трэці пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР. Тэзісы даклада т. Молатава, адобраныя ў асноўным палітбюро ЦК ВКП(б). *Звязда* 1 II 39, с. 1—3; *Сов. Бел.* 1 II 39, с. 1—3.
0140

Мужны большэвік Серго (Перадавы). *Чырв. змена* 18 II 39, с. 1.
0141

На районных партийных корференциях гор. Минска. (Конференции Сталинского, Кагановичского и Ворошиловского районов). *Сов. Бел.* 17 17 39, с. 1.

0142 **Надежда Константиновна Крупская.** (К 70-летию со дня рождения). Из беседы с З. П. Кржижановской. *Сов. Бел.* 26 II 39, с. 2.

0143 **Накануне районных** партийных собраний и конференций. (Передовая). *Сов. Бел.* 14 II 39, с. 1.

0144 **Насустрач XVIII** з'езду ВКП(б). (Перадавы). *ЛіМ* 15 II 39, с. 1.

0145 **Навышынская Варвара Лукінічна.** Авалодваць большэвізмам. (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 5.

0146 **Невская застава.** (Эпизоды революционной деятельности Н. К. Крупской). *Стал. мол.* 28 II 39, с. 2.

0147 **Неот'емлемая задача комсамола.** (Передовая об участии комсамола в борьбе за высокий урожай). *Стал. мол.* 12 II 39, с. 1.

0148 **Нікалаеў, О.** Быт неаддзельны ад палітыкі. *Чырв. змена* 20 I 39, с. 3.

0149 **Нястомны барацьбіт** за справу Леніна-Сталіна. (Перадавы, прысвечаны памяці Н. К. Крупскай). *Звязда* 28 II 39, с. 1.

0150 **Няўхільна праводзіць** у жыццё пастанову СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС. (Перадавы). *Звязда* 6 I 39, с. 1.

0151 **Орджанікідзе, Зінаіда.** Шлях большэвіка. Пярэдадзень вялікай рэволюцыі. (Урывак з кнігі). *Работніца і Калг. Бел.* 1939 № 3, с. 10—11.

0152 **Па-большэвіцку** арганізаваць прапагандысцкую работу (Перадавы). *Чырв. змена* 11 II 39, с. 1.

0153 **Па-большэвіцку** кіраваць выдатным рухам маладых патрыётаў. (Перадавы аб ваеннай рабоце комсамола). *Чырв. змена* 28 I 39, с. 1.

0154 **Па-большэвіцку** кіраваць канферэнцыямі комсамола. (Перадавы). *Чырв. змена* 26 I 39, с. 1.

0155 **Па-большэвіцку** перабудаваць партыйную прапаганду. (Перадавы). *Звязда* 11 I 39, с. 1.

0156 **Па заветах Леніна.** (Перадавы). *ЛіМ* 22 I 39, с. 1.

0157

Памяти пламенного большэвика. 2 года со дня смерти Григория Константиновича Орджоникидзе. *Стал. мол.* 18 II 39, с. 2.
0158

Пархоменка, І. Пархоменко Е. Збыліся мары вашага бацькі. *Чырв. змена* 20 II 39, с. 2.
0159

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б аб паклёпніцка-правакацыйных дзеяннях Земцава Д. Я. *ЛіМ* 27 I 39, с. 1; Звязда 26 I 39, с. 1.
0160

Питерский, А. „Северный союз русских рабочих". (Консультация). *Сов. Бел.* 15 II 39, с. 2.
0161

По-большевистски бороться за выполнение решений XIII с'езда ЛКСМБ. (Передовая). *Стал. мол.* 20 II 39, с. 1.
0162

По-большевистски провести районные конференции ЛКСМБ. (Передовая) *Стал. мол.* 25 I 39, с. 1.
0163

По-большевистски руководить конференциями. (Передовая о конференциях комсомола. „Комсомольская правда"). *Стал. мол.* 20 I 39, с. 1.
0164

Помочь молодежи овладеть большевизмом. (Передовая). *Стал. мол.* 18 I 39, с. 1.
0165

Правесці партыйныя сходы на высокім ідэйным узроўні. (Перадавы). *Звязда* 18 II 39, с. 1.
0166

Працоўныя БССР—таварышу Сталіну, ЦК ВКП(б), таварышам Молатаву, Калініну, Варашылаву. *Полымя рэв.* 1939, № 1, с. 26—33.
0167

Праяўляць клопаты аб кандыдатах партыі. (Перадавы). *Звязда* 14 II 39, с. 1.
0168

Прохоров, Н. И. Всесторонне проверять работу парторганизации. *Сов. Бел.* 11 I 39, с. 2.
0169

V гарадская комсамольская канферэнцыя гор. Менска. *Чырв. змена* 14 I 39, с. 2.
0170

Р-К, И. Большевик-ленинец. (Серго Орджоникидзе). *Сов. Бел.* 18 II 39, с. 2.
0171

Разгон, І. Серго Орджанікідзе. *Звязда* 18 II 39, с. 3.
0172

Районные конференции комсомола. (Передовая „Правда"] *Стал. мол.* 14 I 39, с. 1.
0173

Рашуча выправіць памылкі. (Перадавы. Аб замене комсамольскіх дакументаў) *Чырв. змена* 16 I 39, с. 1.
0174

Саутин, И Рост материального и культурного уровня трудящихся СССР. *Сов. Бел.* 17 I 39, с. 2.

0175

Своевременно закончить замену комсомольских документов. (Передовая). *Стал. мол.* 26 II 39, с. 1.

0176

Севрукевич, П. И. Восстание на броненосце „Потемкин". (В помощь изучающим историю ВКП(б)). *Стал. мол.* 8 II 39, с. 3.

0177

Седых, В. Я. До конца выполнить решение январьского пленума ЦК ВКП(б). *Сов. Бел.* 26 I 39, с. 2.

0178

Семёнаў, М. Куйбышэў у Самары. *Чырв. змена* 26 I 39, с. 3.

0179

Слесарава, Дора Канстанцінаўна. Мары збыліся. (Артыкул інструктара-лётчыка). *Работніца і кал. Бел.* 1939, № 3, с. 14.

0180

Советских служащих—вооружить большевизмом. (Передовая). *Сов. Бел.* 9 I 39, с. 1.

0181

XIII з'езд комсамола Беларусі. *Звязда* 8—11 II 39; *Сов. Бел.* 8—11 II 39; *Стал. мол.* 8—24 II 39.

0182

XIII з'езд комсомола Белоруссии. (Передовая). *Сов. Бел.* 6 II 39, с. 1.

0183

XIII с'езд **ЛКСМБ.** (Передовая) *Стал. мол.* 6 II 39, с. 1.

0184

Улучшить воспитание комсомольцев-новичков. (Передовая). *Стал. мол.* 28 I 39, с. 1.

0185

Фёдараў, Н. Трыццацігоддзе пятай канферэнцыі РСДРП. (У дапамогу вывучаючым гісторыю РСДРП) *Звязда* 4 I 39, с. 2.

0186

Федосеев, П. Что такое махизм? (В помощь изучающим историю ВКП(б). *Сов. Бел.* 5 II 39, с. 2.

0187

Фрунзе, Тацьяна. Будзем такімі, як бацька. *Чырв. змена* 14 II 39, с. 3.

0188

Хадкевіч, Т. Тое, аб чым марыў Ільіч. *Звязда* 21 I 39, с. 3.

0189

Хрустоў, Ф. Аб рабоце Плеханава: „Да пытання аб развіцці маністычнага погляду на гісторыю". (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)) *Звязда* 8 I 39, с. 2.

0190

Цэнтральная арганізацыйная задача партыі. *Звязда* 18 II 39, с. 1.
0191

Чернов, Ф. О работе В. И. Ленина: „Государство и революция". *Стал. мол.* 20 I 39, с. 2.
0192

Чернявский, И. Обанкротившееся руководство. (На собрании комсомольского актива Полесской области). *Стал. мол.* 4 I 39, с. 4.
0193

Шаргородская, Р. Помочь комсамольцам самостоятельно изучать историю ВКП(б) *Стал. мол.* 24 II 39, с. 2.
0194

Што такое утапічны соцыялізм? (Час. „Большэвік"). (У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)). *Чырв. змена* 9 I 39, с. 2.
0195

Штодзённа палепшаць палітычна-масавую работу на вёсцы. (Перадавы) *Звязда* 26 II 39, с. 1.
0196

Шчорс, Валенціна. Быць дастойнымі сваіх бацькоў. *Чырв. змена* 16 II 39, с. 3.
0197

Юшпрах, Н. Былыя жабракі. (Нарыс аб Кіраўскім раёне БССР). *Чырв. змена* 18 I 39, с. 3.
0198

Ярославский, Ем. Об изучении истории ВКП(б). (Из доклада тов. Ем. Ярославского на собрании актива комсамольской организации гор. Москвы). *Стал. мол.* 18 I 39, с. 3.
0199

Ясючэня, Н. Як я працую над вывучэннем гісторыі ВКП(б) *Звязда* 16 I 39, с. 2.
0200

8. Соцыялістычнае будаўніцтва

Народная гаспадарка СССР.

Молатаў, Вечаслаў Міхайлавіч.
Трэці пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР. (1938—1942 гг.) Тэзісы даклада тав. В. Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б), адобраныя ў асноўным Палітбюро ЦК ВКП(б), 2-гі пункт парадку дня з'езда. [Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел. паліт. літ-ры ДВБ, друк. ім. Сталіна. 1939.

43 стар. 17 см. (К восемнаццатаму з'езду ВКП(б). 7000 экз. 15 к.
№ 19.(39—71) 338.98(47)п3+[329.15(47)]

Указанні для 1938 года аб раздзельным учоце натуральных і грашовых даходаў і закрыцці рахункаў па

рахунковаму плану 1936—1937 г. г. Менск „Палесдрук“ у Гомелі 1938.

22 стар. 20 см. (Наркамзем БССР. Учотна-статыстычны аддзел) 5500 экз. [Б. ц.].

Без вокл.

Дадатак к інструкцыі па складанню гадавой справаздачы калгаса за 1938 г. **657:3381 к.**

№ 20.(39—90)

На рускай мове

Молотов, Вечеслав Михайлович.

Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР. (1938—1942 г.г.). Тезисы доклада тов. В. Молотова на XVIII с‘езде ВКП(б), одобренные в основном Политбюро ЦК ВКП(б). 2-й пункт порядка дня с‘езда.

Минск, Отд. Полит. лит-ры Гизбел. тип. им. Сталина. 1939.

46 стр. 17 см. (К восемнадцатому с‘езду ВКП(б) 7000 экз. 15 к. **338.98(47)п.+[32915(47)]**

№ 21.(39—69)

Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дысцыпліны, паляпшэнню практыкі дзяржаўнага соцыяльнага страхавання і барацьбе са злоужываннямі ў гэтай справе. *Больш. Бел.* 1939. № 1, с. 78—84.

0201

• **Аб рэалізацыі** пастановы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС „Аб мерапрыемствах па упарадкаванню працоўнай дысцыпліны, паляпшэнню практыкі дзяржаўнага соцыяльнага страхавання і барацьбе са злоужываннямі ў гэтай справе“ *Больш. Бел.* 1939 № 1, 86—88.

0202

Абавязак кожнага савецкага грамадзяніна. (Усесаюзная перапісь. Перадавы). *Звязда* 17 I 39, с. 1.

0203

Асноўная эканамічная задача СССР. (Перадавы. „Праўды“). *Звязда* 15 II 39, с. 1.

0204

Бондарь, А. Г. Блюсти социалистическую дисциплину труда. *Сов. Бел.* 27 I 39, с. 3.

0205

Бутомаў, С., Галкін, С. Два перапісы. *Звязда* 17 I 39, с. 4.

0206

Важнейшая дзяржаўная і палітычная справа. (Аб усесаюзным перапісу насельніцтва. Перадавы). *Звязда* 9 I 39, с. 1.

0207

Воспитать у молодежи социалистическое отношение к труду. (Передовая). *Стал. мол.* 12 I 39, с. 1.

0208

Гатоўскі. Член сельсовета. (Калгасніца М. Бародзіч. Лепельскі р. калгас „Лутчыны"). *Работніца і калг. Бел.* 1939. № 2, с. 7.
0209

Голубева. За большэвіцкую працоўную дысцыпліну. *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 1, с. 9.
0210

Голышев, Н. Новая полоса экономического развития Советского Союза *Стал. мол.* 26 II 39, с. 2.
0211

Голышэў, Н. Новая паласа эканамічнага развіцця СССР. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 2.
0212

Да новых перамог. (Перадавы аб новым 1939 годзе-другім годзе трэцяй сталінскай пяцігодкі). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 1, с. 2.
0213

Дабіцца поўнага выканання фінплана. (Перадавы) *Звязда* 30 I 39, с. 1.
0214

Донской, С. Рост благосостояния и культуры. *Стал. мол.* 28 II 39, с. 2.
0215

За социялістычныя адносіны да працы. (За ўмацаванне працоўнай дысцыпліны сярод работнікаў мастацтва і літаратуры. Перадавы). *ЛіМ* 11 I 39, с. 1.
0216

Ігарэў, І. Безраздзельная панаванне социялістычнай эканомікі. *Чырв. змена* 20 II 39, с. 2.
0217

Игорев, И. Безраздельное господство социалистической экономики. *Стал. мол.* 24 II 39, с. 2.
0218

Кошэлеў, Ф. Расце социялістычная эканоміка СССР. *Звязда* 21 I 39, с. 2.
0219

Ліберман, Б. Нафтавая база на ўсходзе краіны. *Чырв. змена.* 20 II 39, с. 4.
0220

Мартынава, Е. Вітаем пастанову. (Водгукі на пастанову СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС „Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дысцыпліны"... *Раб. і калг. Бел.* 1939 № 1, с. 8—9.
0221

Маскатаў, П. Г. За социялістычную дысцыпліну працы. *Звязда* 11 I 39, с. 2.
0222

Молатаў, В. М. Трэці пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР. Тэзісы даклада т. Молатава, адобраныя ў асноўным Палітбюро ЦК ВКП(б). *ЛіМ.* 5 II 39, с. 2—4; *Звязда.* 1 II 39. с. 1—3; *Сов. Бел.* 1 II 39, с. 1—3.
0223

Мішчанка, А. П. Важнейшы гістарычны дакумент. (Аб пастанове СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС „Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дысцыпліны") *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 1, с. 8.
0224

Моллаев, С. К. Праздник Чечено-Ингушского народа. (15 января—пятилетие Чечено-Ингушской АССР). *Стал. мол.* 14 I 39, с. 3.
0225

На карысць народа і радзімы. (Пастанова СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС „Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дысцыпліны"). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 1, с. 8.
0226

Неустанно повышать производительность труда. (Передовая). *Сов. Бел.* 15 II 39, с. 1.
0227

Ні аднаго пропуску, ні адной памылкі. (Усесаюзны перапіс). [Перадавы). Звязда 20 I 39, с. 1.
0228

Новікава. Працаваць як вучыў Ленін. (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 12.
0229

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б. Аб рэалізацыі пастановы СНК СССР, ЦК ВКП(б), і ВЦСПС—„Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дысцыпліны, паляпшэнню практыкі дзяржаўнага соцыяльнага страхавання і барацьбе са злоўжываннямі ў гэтай справе." *ЛіМ* 11 I 39, с. 1. *Звязда* 10 I 39, с. 1; *Сов. Бел.* 10 I 39, с. 1.
0230

Перепись населения—всенародное дело. (Передовая), *Сов. Бел.* 10 I 39, с. 1.
0231

Против попустительства. Дезорганизаторам производства. (Передовая). *Сов. Бел.* 22 I 39, с. 1.
0232

Пучынскі І. Два перапісы. *Чырв. змена* 17 I 39, с. 2.
0233

Растлумачэнне Совета Народных Камісараў Саюза ССР, Цэнтральнага Камітэта Усесаюзнай Комуністычнай Партыі (б) і Усесаюзнага Цэнтральнага Совета прафесіянальных саюзаў. „Аб спагнаннях за спазненне на работу". *Больш. Бел.* 1939 № 1, с. 85
0234

Расцвет культуры Советской Белоруссии. *Стал. мол.* 28 I 39, с. 1.
0235

Ромаў, Д. Усенародная справа. (Усесаюзны перапіс насельніцтва). *Звязда* 8 I 39, с. 3.
0236

Росквіт прадукцыйных сіл соцыялізма. (Перадавы). *Звязда* 24 II 39, с. 1.
0237

Сцяпанаў, І. З. Актывізаваць работу камісій садзейнасці дзяржкрэдыту і ашчадсправе. *Звязда* 4 II 39, с. 2.

0238
Трэцяя сталінская пяцігодка. („Правда"). *Звязда* 1 II 39, с. 3; *Сов. Бел.* 1 II 39, с. 3—4.

0239
Уплотнить рабочий день. *Сов. Бел.* 6 I 39, с. 1.

0240
Фейгін, Я. Социялістычнае размяшчэнне прадукцыйных сіл. *Звязда* 27 II 39, с. 2.

0241
Чорны, І. Л. Да пытання аб развіцці народнай гаспадаркі БССР у трэцяй пяцігодцы. *Звязда* 15 II 39, с. 2—3.

0242
Шэвелева. Сталінскія клопаты аб людзях. (Водгукі на пастанову: „Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванню працоўнай дыспыпліны". *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 2, с. 10.

0243
Янковский. Строго соблюдать финансовую дисциплину *Сов. Бел.* 26 II 39, с. 3.

0244

9. Дзяржава і права.

Другая сесія Вярхоўнага Совета СССР 10—21 жніўня 1938. Стэнаграфічная справаздача [Пераклад з рускага]. Менск, Аддзел паліт. літ-ры ДВБ, друк. ім. Сталіна. 1938.

752 стар. 22 см. (Вярхоўны Совет СССР) 7000 экз. 9 р.
№ 22. (39—119) 354(47)

Пратакол № 5 пасяджэння Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР 20 лістапада 1938 года Менск, друк. Кір. спраў СНК БССР. [1938]

22 стар. 26 см. (Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР) 80 экз. [Б. ц.]
Назва і тэкст на беларуск. і руск. мове.
№ 23(39—65) 354(47)

На рускай мове

Договор о социалистическом соревновании между коллективом Прокуратуры Украинской Советской Социалистической Республики и коллективом Прокуратуры Белорусской Советской Социалистической Республики. Минск, тип. Упр. делами СНК БССР. 1939.

12 стр. 20 см. 800 экз. [Б- ц.]
№ 24.(39—127) 343.16:331.87

Справочник милиционера. Минск, Гизбел. тип. им. Сталина. 1939.

110, [3] стр. 18 см. (Упр. РК милиции НКВД БССР) 1000 экз. Беспл.

Прилож.: Алфавитно предметный указатель.

№ 25.(39—31) 351.74

Будзем абменьвацца вопытам дэпутацкай дзейнасці. (Перапіска дэпутатаў Вярхоўнага совета БССР і УССР Ф. Храмая і А. Душко). *Звязда* 10 I 39, с. 2.
0245

Гуков, И. М. Никаких поблажек спекулянтам. (Статья и. о. председателя Верховного Суда БССР). *Сов. Бел.* 9 II 39, с. 3.
0246

На страже интересов великого народа. (Передовая. К годовщине открытия первой сессии Верховного Совета Союза ССР). *Сов. Бел.* 12 I 39, с. 1,
0247

Новик, С. Я. (прокурор БССР). Год великих побед. *Сов. Бел.* 12 I 39, с. 2.
0248

Рыклін, Е. Самы шчаслівы дзень. (26 чэрвеня—дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 1, с. 10—11.
0249

Самойлов, Ф. Ивановский совет рабочих депутатов. *Сов. Бел.* 27 I 39, с. 2.
0250

Свердлоў, Я. М. З прамовы на усебеларускім з'ездзе Советаў. („Звязда" № 364 1919 г.). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 6.
0251

Указ президиума Верховного Совета БССР о награждении работников промышленности, транспорта і сельского хозяйства... в связи с 20-летием БССР. *Стал. мол.* 4 I 39, с. 3.
0252

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР аб узнагароджанні работнікаў прамысловасці, сельскай гаспадаркі, навукі, культуры і мастацтва ў сувязі з 20-годдзем Беларускай ССР. *Звязда* 4 I 39, с. 2.
0253

Указ прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР аб узнагароджанні совецкіх пісьменнікаў. *Звязда* 2 II 39, с. 2; *Сов. Бел.* 2 II 39, с. 2.
0254

Широко раз'яснять массам предс'ездовские материалы. *Сов. Бел.* 28 II 39, с. 1.
0255

10. Ваенная справа. Абарона СССР.

Артаманоў, Мст.
Як навучыцца метка страляць. [Пераклад з рускага]. Выд. 4-е дап. і выпраўленае. Менск, Ваенна-абаронная літ-ра ДВБ, школа ФЗВ друк. імя Сталіна. 1939.
74 стар. з іл. 19 см. 7000 экз. 75 к.
№ 26. (39—110) 623.55

Захоўваць ваенную тайну. [Пераклад з рускага]. Менск, Ваенная літ-ра ДВБ, школа ФЗВ друкароў. 1939.
55. [2] стар. 17 см. 8000 экз. 30 к.
№ 27. (39—133) 327+355

Экслер, І.
Героі Хасана. Пераклад з рускага. Менск, Ваенная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
61 стар. з іл. 16 см. 25 к.
№ 28. (39—116) 327(47.52)+[355.48(47)]

На рускай мове

Подготовка гранатометчиков первой <и второй> ступени. Могилев, тип. им. Молотова. [1939].
8 стр. 14 см. (Отд. боевой подготовки ЦС Осоавиахима БССР). 2000 экз. [Б. ц.]. Без тит. л. и обл.
№ 29. (39—25) 623.557.4

Программа подготовки ручного гранатометчика в оборонных кружках в первичных организациях Осоавиахима БССР. Могилев, тип. им. Молотова. [1939].
7 стр. 13 см. (Отд. боевой подготовки ЦС Осоавиахима БССР). 2000 экз. [Б. ц.]. Без тит. л. и обл.
№ 30. (39—26) 623.557.4

Абрамов, Т. Краснофлотцы. (Очерк). *Сов. Бел.* 23 II 39, с. 3.
0256

Баскин, М. П., проф. Справедливые и несправедливые воины. (В помощь изучающим историю ВКП(б)). *Сов. Бел.* 8 I 39, с. 3; *Стал. мол.* 6 I 39, с. 2.
0257

Басс, Г. Заместители политруков. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 2.
0258

Большевистский военком. (Щаденко). *Стал. мол.* 6 I 39, с. 3.
0259

Варашылаў, К. Е. У чым сіла Рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі і Чырвонага флота. *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 2—3.
0260

Вішнеўскі, Н. Прымаючы прысягу. (Заходняя граніца БССР). *Звязда.* 23 II 39, с. 3.
0261

Вішнеўскі, Вс. Прысяга. (Артыкул). *Звязда* 14 II 39, с. 2.
0262

Гераічная і магутная. (Да 21 гадавіны Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 1.
0263

Дадим родине тысячы оборонных подарков. (Передовая). *Стал. мол.* 26 I 39, с. 1.
0264

Далін, А. Чырвоная Армія ў выяўленчым мастацтве БССР. *ЛіМ* 23 II 39, с. 2.
0265

Дуберштейн, С., Леўкоў, А. Моладзь ордэнаноснай БССР гатова да абароны радзімы. *Чырвоная змена* 22 II 39, с. 3.
0266

Егораў, К. Н. Мы пераможам. (Аўтар лейтэнант-ордэнаносец, удзельнік баёў у раёне возера Хасан). *Звязда* 22 II 39, с. 2.
0267

Игорев, Ф. На советской границе. *Стал. мол.* 1 I 39, с. 4.
0268

Каганович, М. И. Красный морской флот. *Сов. Бел.* 20 II 39, с. 3.
0269

Клятва воіна краіны Советаў. (Перадавы „Правда"). *Звязда.* 5 I 39, с. 1.
0270

Клятва воина страны Советов. (Передовая „Правда"). *Сов. Бел.* 5 I 39, с. 1.
0271

Клятва красных воинов. (Передовая). *Сов. Бел.* 24 II 39, с. 1.
0272

Кулік, Г. І. Вяліка і магутна наша Чырвоная армія. *Звязда* 23 II 39, с. 2.
0273

Ляпидевский, А. Непобедимый, могучий страж. (Рабоче-Крестьянская Красная армия). *Сов. Бел.* 24 II 39, с. 2.
0274

Магутная армія савецкага народа. (Перадавы). *ЛіМ* 23 II 39, с. 1.
0275

Міраў, В. Сілы міру і сілы вайны. *Звязда* 23 II 39, с. 4.
0276

Московцев, М. Военная академия им. М. В. Фрунзе. *Сов. Бел.* 4 II 39, с. 3.
0277

Московцев, М. Военная академия имени М. В. Фрунзе. *Стал. мол.* 6 II 39, с. 3.
0278

Непаражожна армія совецкага народа. (Перадавы). *Звязда* 23 II 39, с. 1.
0279

Непобедимая армия социализма. (Передовая к 21 годовщине Красной Армии). *Сов. Бел.* 23 II 39, с. 1.
0280

Павлов, В. Ленин и Сталин — организаторы и вожди Красной Армии. *Сов. Бел.* 23 II 39, с. 2; *Стал. мол.* 20 II 39, с. 2.
0281

Пономарев, В. Братья Петровы. (Из жизни Красной Армии). *Сов. Бел.* 27 II 39, с. 2.
0282

Садовский, Е. Осоавиахимовцы. (Очерк). *Сов. Бел.* 23 II 39, с. 3.
0283

Смірноў, П. І. На варце марскіх граніц СССР. *Звязда.* 23 II 39, с. 3.
0284

Соколов, А. И. Первый удар. (Эпизод будущей войны). *Стал. мол.* 30 I 39, с. 3.
0285

Указы Прэзідыўма Вярхоўнага Совета СССР. (Аб ваеннай прысяге). *Звязда.* 4 I 39, с. 1.
0286

Шырэй разгарнуць рух маладых патрыётаў. (Перадавы аб абароннай рабоце). *Звязда* 25 I 39, с. 1.
0287

Чапаеў, Аркадзій. За радзіму, за Сталіна! *Чырв. змена* 14 II 39, с. 3.
0288

Чырвоная армія рыхтуецца дастойна сустрэць дзень прысягі. (Перадавы). *Звязда* 10 II 39, с. 1.
0289

Чэрнышоў, Ф. Фронт і тыл. (Вывучай ваенную справу). *Чырв. змена.* 14 I 39, с. 3-4.
0290

11. Прамысловасць. Тэхнічныя навукі.

Бароўчэнка, М. А.
Першапачатковая апрацоўка ільна. Менск, Акад. Наук БССР, друк. АН БССР. 1939.

52 стр. 22 см. (Акад. наук БССР, Ін-т біялогіі) 4500 экз. 1 р.
Перад назвай аўтары: *М. А. Бароўчэнка і Е. Ф. Поваротная.*
№ 31. (39—40) **677.1**

На рускай мове

Выписка из обязательных правил по технике безопасности и производственной санитарии на работах по заготовке и вывозке леса. Орша, Гостипография. [1939].

21 стр. 20 см. 500 экз. [Б. ц.].

Без тит. л.

№ 32. (39—61) **658.283:634.98**

Нормы выработки и расценки на заготовку окорку, трелевку лесоматериалов и сжиганию порубочных остатков. [Борисов], тип. им. 1-го мая. [1938].

10 стр. 20 см. (Наркомлеспром). 1000 экз. [Б. ц.].

Без тит. л. и обл.

№ 33. (39—39) **639.98:338.5**

Притыкин, И. Г.

Практические методы расчета железобетонных сечений по критическим усилиям. Минск, Бел. гос. политехнический ин-т, школа ФЗУ печатников. 1939.

56 стр. 22 см. (НКМП. Бел. гос. политехнический ин-т) 500 экз. 2 р.

Перед загл. автор: *И. Г. Притыкин*, доц. Бел. политехнич. ин-та.

Библиогр. В подсторчных примеч.

№ 34. (39—79) **624.032**

Рязановский, С.

Что нужно знать о твердых сплавах. Гомель. Паровозная служба Управления Бел. ж. д. тип. Полеспечать. 1938.

32 стр. 15 см. (В помощь стахановцу) 500 экз. [Б. ц.].

Перед загл. автор: инж. *С. Рязановский*.

№ 35. (39—79) **669.01**

Сборник научно-исследовательских работ. Минск, Бел. гос. политехнический ин-т, тип. „Полеспечать" в Гомеле. 1938.

123 стр. 21 см. (НКМП БССР. Бел. гос. политехнический ин-т). 500 экз. 2 р. 50 к.

Содерж.: Доц. *Ф. К. Околковский:* Теория размерностей и ее роль в гидромеханике.—Доц. *М. М. Мостков*: Исследование сжатой колонны.—Проф. *А. А. Кровцов;* Задача наименьших расстояний.—Доц. *М. М. Мостков:* Роль мгновенных центров при кинематическом исследовании планетарных передач.—Студ. *В. И. Иоффе*: Кулачные механизмы для обточки по квадрату на станке токарного типа.—Студ. *Г. Д. Рабинович*: О продолжительности охлаждения воды и слабых водных растворов, соприкасающихся с воздухом.—*И. М. Курбатов*: Состав сфагновых мхов.

№ 36. (39—88) **5:6(082)**

Важнейшыя задачы будаўнікоў. (Перадавы). *Звязда* 11 II 39, с. 1.
0291

Всемерно развивать торфяную промышленность. (Передовая). *Сов. Бел.* 9 II 39, с. 1.
0292

Вышэй тэмпы лесазагатовак і вывазкі! (Перадавы). *Звязда* 22 I 39, с. 1.
0293

Геронин, Орловский, Бутковский. О постройке в третьем пятилетии Оршанской гидростанции. *Сов. Бел.* 27 II 39, с. 3.
0294

Гришков, Ив. Завод и его люди (Кричевский цементный завод). *Сов. Бел.* 4 I 39, с. 2.
0295

Далін, А. Да пытання аб скарасным будаўніцтве. *Звязда* 16 I 39, с. 3.
0296

Далін, А. Пытанні цеплафікацыі і газіфікацыі ў БССР *Звязда* 24 II 39, с. 2.
0297

Изместьев. Гомсельмаш в третьей пятилетке. *Сов. Бел.* 24 II 39, с. 3.
0298

Иоффе, Л. Методы скоростного строительства—на стройки нашей республики. *Сов. Бел.* 10 I 39, с. 3.
0299

Кронгауз, А. Г. За передовую строительную индустрию. (К предстоящей конференции по вопросам строительства). *Звязда.* 2 II 39, с. 3.
0300

Майстар—цэнтральная фігура на вытворчасці. (Перадавы). *Звязда.* 16 I 39, с. 1.
0301

Няўхільны рост соцыялістычнай індустрыі. (Перадавы. „Правда"). *Звязда.* 18 I 39, с. 1.
0302

Плаксин, Я. За внедрение скоростного строительства. *Сов. Бел.* 15 II 39, с. 2.
0303

Плаксін, Я. Мой метад скараснога будаўніцтва. *Звязда* 6 II 39, с. 3.
0304

Рывкин, Г. Новомеханический цех завода им. Кирова. (Новостройка 2-й пятилетки). *Сов. Бел.* 3 II 39, с. 2.
0305

Розенгауз, М. Берагчы кожную дзяржаўную капейку, выканаць план будаўнічых работ. *Звязда* 16 II 39, с. 3.
0306

Снытко, Е. Кричевский цементный завод. (Новостройка II-й пятилетки). *Сов. Бел.* 9 II 39, с. 2.
0307

Цырліна, С. Апраўдаю званне майстра. *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 2. с. 10.
0308

Черный, И. Осуществленный завет. (Ленинский план ГОЭЛРО). *Сов. Бел.* 21 I 39, с. 2.
0309

Шахов, К. Шире дорогу газогенераторным машинам. *Сов. Бел.* 17 II 39, с. 3.
0310

Шлиозберг, Е. Я. Витебский завод имени Кирова в 1939 году. *Сов. Бел.* 4 II 39, с. 2.
0311

Шур, И. Я. За образцовую кондитерскую промышленность. *Сов. Бел.* 26 II 39, с. 3.
0312

Шырэй разгорнем соцыялістычнае спаборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б)! (Адказ перадавікоў-ільнаводаў Менскай вобласці на заклік перадавікоў-ільнаводаў Жытомірскай вобласці, Украінскай ССР). *Звязда.* 15 II 39, с. 2.
0313

12. Сельская гаспадарка. Аграномія.

Інструкцыя да складання гадавога адчота калгаса за 1938 год. (Для калгасаў, якія вялі рахункаводства ў 1938 г. па падвойнай сістэме ўчота). Менск, друк. „Палесдрук" у Гомелі. 1938.

42 стар. 20 см. (Наркомзем БССР) 6500 экз. [Б. ц.].
№ 37. (39—93) **657-3381 к**

Правілы, спосабы і тэрміны палявання ў БССР. Менск, друк. Кір. спраў СНК БССР. 1938.

14 стар. 15 см. (Дзярж. Інспекцыя палявання і зверагадоўлі Наркамзема БССР). 4000 экз. [Б. ц.].
Без вокл.
№ 38. (39—64) **639.1(47.6):34**

Указанні аб парадку закрыцця рахункаў у 1938 годзе для калгасаў, вядучых учот па праекту рахунковага плана 1938 г. Менск, друк. „Палесдрук" у Гомелі. 1938 г.

22 стар. 20 см. (Наркамзем БССР. Учотна-статыстычны аддзел). 2000 экз. [Б. ц.]
Дадатак к інструкцыі па складанню гадавой справаздачы калгаса за 1938 год.
Без вокл.
№ 39. (39—91) **657:3381**

На рускай мове

Иванов, С. Н.
Обменная способность почв в зависимости от реакции среды, рода и концентрации катионов. Минск, Акад. наук БССР, тип. АН БССР. 1938.
81 стр. 22 см. (Акад. наук БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства) 1000 экз. 1 р. 50 к.
Библиогр.: Литература. 78–80 стр.
№ 40. (39—44) **631.412:541.183**

Как увеличить продукцию воска, от пчел и отстраивать до главного взятка без затраты исскуственной вощины соты для увеличения продукции центробежного меда и для производства товарного сотового меда. Минск, тип. КИЖ. [1939].
7 стр. с илл. 21 см. (Отд. пчеловодства Бел. плодоовощного опытного поля). 5000 экз. [Б. ц.].
Без обл.
№ 41. 39—36) **638.1.**

Труды Института болотного хозяйства. Т. I. <Вопросы осушения>. Минск, Всесоюзный научно-иссл. ин-т болотного хозяйства, тип. АН БССР. 1939.
111 стр. 22 см. (Всесоюзная Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. Всесоюзный научно-иссл. ин-т болотного хозяйства). 500 экз. 10 р.
Содерж.: Предисловие. — Канд. с.-х. наук *А. И. Ивицкий*: Предпосевный период и предпосевно-посевной сток в условиях БССР.—Исследование вопросов степени осушения болот. [Его-же].— *А. Г. Трестман*: Расчетные модули стока для мелиоративного проектирования в условиях БССР.—Доц. *П. И. Кудрявцев;* О гидравлическом расчете водостеснительных сооружений. — *Ф. И. Сакович*: Оценка методов определения водопроницаемости болотных почв. — Продолжительность действия и сохранность фанерного дренажа. [Его же].—*П. И. Кудрявцев*: Регулирование поверхностного стока в связи с осушением глинистых почв.—*К. П. Лундин;* Результаты лабораторных определений физико-механических свойств торфяных и минеральных грунтов. Определение коэфициента уплотнения торфа [Его-же].
№ 42. (39—45) **631.615**

Аб рабоце машынатрактарных станцый. Пастанова СНК Саюза ССР і ЦК ВКП(б). *Звязда* 15 I 39, с. 1-2.
0314

Аб удзельніках усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. (З пастановы галоўнага камітэта выстаўкі ад 16 лютага 1939 г.). *Звязда* 21 II 39, с. 2; *Сов. Бел.* 21 II 39, с. 3.
0315

Аб усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Пастанова СНК Саюза ССР і ЦК ВКП(б). *Звязда.* 20 II 39, с. 1; *Сов. Бел.* 20 II 39, с. 1.

0316
Аксельрод, Д. М. БССР павінна стаць магутнай базай каучука. *Звязда* 9 I 39, с. 3.

0317
Арганізавана размеркаваць калгасныя даходы. (Перадавы). *Звязда.* 8 I 39, с. 1.

0318
Арганізавана сустрэнем веснавую сяўбу. (Перадавы). *Звязда* 5 II 39, с. 1.

0319
Арганізуем спаборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б). (Да ўсіх калгаснікаў-ільнаводаў Жытомірскай вобласці УССР). *Звязда* 9 II 39, с. 2; *Сов. Бел.* 9 II 39, с. 3.

0320
Боевые задачи сельсоветов. (Передовая). *Сов. Бел.* 11 II 39, с. 1.

0321
Большэвіцкая ўвага рамонту трактароў. (Перадавы). *Звязда* 14 I 39, с. 1.

0322
Будни колхоза „Рассвет". [Жлобинский район]. *Сов. Бел.* 18 I 39, с. 3.

0323
Вішнеўскі, Н. У калгасе імені В. І. Леніна. *Звязда* 21 I 39, с. 3.

0324
Выше темпы и качество ремонта тракторов. (Передовая). *Сов. Бел.* 4 I 39, с. 1.

0325
Ганчароў, Ц. Даярка Хмелеўская. (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 1, с. 15.

0326
Гарадзецкі, І. За якасць насення. *Звязда* 16 II 39, с. 3.

0327
Демонстрация побед колхозного строя. [Всесоюзная сельскохозяйственная выставка]. *Сов. Бел.* 21 II 39, с. 1.

0328
Жаўрыд, П. В. Як мы будзем змагацца за ўздым ураджайнасці. *Звязда* 15 II 39, с. 3.

0329
За дальнейшае палепшанне работы МТС. (Перадавы. „Правда"). *Звязда* 15 I 39, с. 1.

0330
За дальнейшее улучшение работы МТС. (Передовая). *Сов. Бел.* 15 I 39, с. 1.

0331
За дальнейший под'ем животноводства. (Передовая). *Сов. Бел* 26 II 39, с. 1.

0332

За новые победы колхозного строя. (Передовая). *Сов. Бел.* 20 I 39, с. 1.
0333

За новыя перамогі соцыялістычнай вёскі. (Перадавы). *Звязда* 26 I 39, с. 1.
0334

Залескі, Е. Вялікія рэзервы павышэння ўраджайнасці. *Звязда* 10 II 39, с. 3.
0335

Карнеенка, А. Рыхтуемся да сяўбы. (Звеннявая калгаса імя Сталіна). *Раб. і калг. Бел.* 1939, № 3, с. 15.
0336

Киселев, К. По-большевистски готовиться к Всесоюзной сельско-хозяйственной выставке. *Сов. Бел.* 3 II 39, с. 3.
0337

Киселев, К. В. Накануне Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. *Сов. Бел.* 27 II 39, с. 3.
0338

Контус, И. В. Освоению болот—большевистский размах. *Сов. Бел.* 20 II 39, с. 2.
0339

Лапша, И. В., Борисенко, Г. Е. О землеустройстве и других наболевших вопросах. *Сов. Бел.* 18 II 39, с. 2.
0340

Маркавец, А. Меры барацьбы з свірнавымі кляшчамі ў зімовы перыяд. *Раб. і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 17.
0341

Маханенка, Ульяна Іванаўна. Вялікая сіла. (Артыкул дэпутата Вярхоўнага Совета БССР аб сваёй рабоце ў калгасе па ільнаводству). *Раб. і калг. Бел.* 1939, № 3, с. 15.
0342

Міхалап, Ф. Выправіць недахопы ў севазваротах. *Звязда* 30 I 39, с 4.
0343

Непахісны закон шчаслівага калгаснага жыцця. (Прыкладны статут сельскагаспадарчай арцелі. Перадавы). *Звязда* 17 II 39, с. 1.
0344

О работе машинно-тракторных станций. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б). *Сов. Бел.* 15 I 39, с. 1-2.
0345

По-боевому готовиться к Весеннему севу. (Передовая). *Сов. Бел.* 17 II 39, с. 1.
0346

По-большевистски готовиться к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. (Передовая). *Сов. Бел.* 11 I 39, с. 1.
0347

По-большевистски руководить ремонтом тракторов. (Передовая). *Сов. Бел.* 8 II 39, с. 1.
0348

Старавойтава. У калгасе імя Леніна. (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 6-7.
0349

Узмацніць падрыхтоўку да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. (Перадавы). *Звязда* 16 II 39, с. 1.
0350

Усебеларуская нарада перадавікоў-стаханаўцаў сельскай гаспадаркі. *Звязда* 22—24 I 39; Сов. Бел. 22—26 I 39.
0351

Усенародны агляд перамог соцыялістычнага земляробства. (Усесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка. Перадавы). *Звязда* 21 II 39, с. 1.
0352

Чарняўскі, І. За высокую прадукцыйнасць працы ў калгасах. *Звязда* 28 I 39, с. 2.
0353

13. Транспарт і сувязь.

Праграма перадач радыёкамітэта пры СНК БССР на другую дэкаду студзеня 1939 года. Менск, друк. КІЖ. 1939.
21 стар. 17 см (Бел. Радыёкамітэт)
Бяспл.
№ 43.(39—43) 78:634.16

На рускай мове.

Цецерский, А. И.
Памятка для отправителей и получателей телеграмм. Минск. Гизбел. тип. „Коминтерн". 1938.
50 стр. 15 см. 2000 экз. [Б. ц.]
№ 44.(39—24) 654.14.

Клебча, А. Вадзіцелі паяздоў. (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 11.
0354

14. Гандаль. Загатоўкі. Грамадскае харчаванне.

Прыкладны статут сельскага спажывецкага таварыства. (Сельпо). Менск, Сельгаспадарчая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
18 стар. 14 см. 4000 экз. Бяспл.
№ 45.(39—98) 334.63

Важнейшая масава-палітычная кампанія. (Перадавы. Да справаздачна-выбарчай кампаніі ў сістэме спажывецкай кааперацыі). *Звязда* 27 II 39, с. 1.
0355

Всемерно удовлетворять возросшие запросы населения (Передовая. О поднятии производства товаров широкого потребления). *Сов. Бел.* 27 II 39, с. 1.
0356

Марголин. Промкооперация должна работать образцово. *Сов. Бел.* 22 II 39, с. 3.
0357

Мельнікаў, С. П. Па-большэвіцку арганізаваць загатоўкі сельгаспрадуктаў. *Звязда* 5 II 39, с. 2.
0358

Образцово организовать торговлю на селе. (Передовая). *Сов. Бел.* 15 II 39, с. 1.
0359

Решительно ликвидировать отставание в заготовках. (Передовая). *Сов. Бел.* 10 II 39, с. 1.
0360

15. Комунальная гаспадарка. Пажарная справа.

Дагавор найма жылога памяшкання ў доме дзяржаўнай установы, прадпрыемства, або грамадскай арганізацыі. [Менск] друк. АН БССР. [1939].

11 стар. 22 см. (Нарком комунальнай гаспадаркі БССР) 700 экз. Беспл.

Без загал. стар. і вокл.

№ 46.(39—49) 333.32

Інструкцыя народнага камісарыята комунальнай гаспадаркі. БССР 9 студзеня 1939 г. Аб удзеле арандатараў нежылых памяшканняў у эксплаатацыйных выдатках домакіраўніцтва. [Магілеў] друк. ім. Молатава. [1939].

7 стар. 20 см. (Нар. ком. комунальнай гаспадаркі БССР) 250 экз. [Б. ц.]

Без загл. стар. і вокл.

№ 47.(39—124) 333.32(47.6)

На рускай мове.

Постановление № 1726 Совета Народных Комиссаров БССР об утверждении инструкции отдела пожарной охраны НКВД БССР „О мероприятиях по борьбе с пожарами“. [Могилев], тип. им. Молотова. [1939]

13 стр. 18 см. (Отд. пожарной охраны НКВД БССР) 1500 экз. Беспл.

№ 48.(39—120) 628.74

Фадеев, Я. Ф. Коммунально-жилищное хозяйство городов БССР в третьей пятилетке. *Сов. Бел.* 28 II 39, с. 2.
0361

16. Ахова здароу'я. Медыцына.

На рускай мове

Инструкция по составлению годового отчета в учреждениях здравоохранения, состоящих на бюджете за 1938 г. Минск, тип. КИЖ. 1938.

30 стр. 21 см. (Наркомздрав БССР) 450 экз. Беспл.
Без обл.

№ 49. (39—35) **657:61**

Каган, Генох.

Вадемскум по терапевтической клинике в вопросах и ответах. Физические методы исследования, осмотр, перкуссия, аускультация, пульпация. Изд. 4-е вновь просмотрен. и дополненное. Минск, Гизбел, тип. им. Молотова в Могилеве. 1938.

140 стр. 22 см. 2000 экз. 6 р.
Перед загл. автор: *Генох Каган*, проф. д-р мед. наук.
Библиогр: Руководство по диагностике. Стр. 139—140.

№ 50. (39—51) **616—08**

Голуб, Д., проф. Вялікі росквіт соцыялістычнай навукі. (Менскі Медінстытут *Чырв. змена* 17 I 39, с. 3.
0362

Левит, В. С., проф. Советская хирургия. *Стал. мол.* 26 I 39, с. 3.
0363

Новікаў І. А. Ахова здароўя у БССР у трэцяй пяцігодцы. *Звязда* 20 II 39, с. 3.
0364

Стельмашонок И. М. О Всесоюзном с'езде хирургов *Сов. Бел.* 8 I 39, с. 2.
0365

Стельмашонок И. М. Проблемы современной хирургии. *Сов. Бел.* 6 II 39, с. 2.
0366

17. Фізічная культура. Гульні. Забавы.

На рускай мове.

Единая классификационная программа соревнований по гимнастике на 1939 год. Минск, Военная лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина. 1939.

75, [3] стр. с илл. 21 см. 5000 экз. 75 к.

№ 51. (39—53) **6137(07)**

Календарь спортивно-массовых мероприятий на 1939 г. по БССР. Минск, тип. АН БССР. 1939.

20 стр. 15 см. (Ком-т по делам физкультуры и спорта при СНК БССР. Спортивная инспекция) 700 экз. Беспл.
№ 52. (39—42) **613.7**

Пестриков Б. М.

Высшие достижения БССР. По материалам спортинспекции составил *Пестриков Б. М.* Минск, тип. АН БССР. 1938.

20 стр. 18 см. (Ком-т по делам физкультуры и спорта при СНК БССР. Спортивная инспекция) 700 экз. Беспл.
№ 53. (39—41) **613.7**

Аб становішчы фізкультурнай работы ў рэспубліцы. (У ЦК КП(б)Б). *Звязда* 12 II 39, с. 1; *Сов. Бел.* 12 II 39, с. 1.
0367

За массовое физкультурное движение в республике. (Передовая). *Стал. мол.* 16 II 39, с. 1.
0368

Комаревич, Г. Против парадной шумихи, за массовую физкультуру. *Стал. мол.* 20 I 39, с. 2.
0369

Рашуча мацаваць фізкультурны рух у БССР. (Перадавы). *Звязда.* 12 II 39, с. 1.
0370

Физкультурному движению—большевистский размах. (Передовая). *Сов. Бел.* 12 II 39, с. 1.
0371

18. Асвета. Педагогіка. Псіхалогія.

Бязносік, К.

Беларуская мова. Граматыка і правапіс. Падручнік для 3-га класа. 6-е выданне. Зацверджана НКА БССР. Менск, Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

84 стар. з іл. 22 см. 160000 экз. 70 к.
№ 54. (39—62) **891.72—5(075)**

Вінаградаў, Д.

Буквар для дарослых. Выд. 3-е стэрэатыпнае. Менск. Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

111 стр. с. іл. 22 см 50000 экз. 85 к.
№ 55. (39—30) **491.72—81**

Зборнік метадычных указанняў па беларускай і рускай мовах. Для 4-х класаў. (У дапамогу настаўніку). Менск, „Палесдрук" у Гомелі. 1939.

80 стар. 22 см. (Навукова-даследчы ін-т школьнай педагогікі)
№ 56. (39—83) **491.72—5+491.71—5] (07)**

Здораў, А. Е.

Вялікая справа ў маленькай Берэзайцы. Менск, Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

24 стар. 22 см. (Упр. па адукацыі дарослых НКА РСФСР) 5000 экз. 20 к.
№ 57. (39—33) **379.2**

Кароткі курс гісторыі СССР. Падручнік для 3-га і 4-га класаў. Пад рэд. праф. *А. В. Шэстакова* [Пераклад з рускага]. Менск, Вучэбная педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

222, [2] стар. з іл. [10] укл. л. партр. 1 карт. 700 000 экз. 2 р. 25 к.
№ 58. (39—107) **9(47)(075)**

Пацёмкін, Міхаіл Пятровіч і інш,

Геаграфія. Падручнік для школ дарослых. Пераклад з 4-га руск. выдання. Менск, Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

119 стар. з іл. і кар. 22 см. 60000 экз. 65 к.
Перад назвай аўтары: *М. П. Пацёмкін і П. Г. Тэрэхаў.*
№ 59. (39—3) **91(075)**

Праграмы для няпоўных сярэдніх школ дарослых. Геаграфія. Пераклад з рускага. Менск, Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

75 стар. 21 см. (Упр. па адукацыі дарослых НКА РСФСР) 3000 экз. 45 к.
№ 60. (39—7) **91(07)**

Праграмы для няпоўных сярэдніх і сярэдніх школ дарослых. Нямецкая, англійская і французская мовы. Пераклад з праграмы НКА РСФСР Менск, Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

20 стар. 21 см. (Упр. па навучанню дарослых НКА БССР 3000 экз. 15 к.
№ 61. (39—12) **42[44—5(075)**

Праграмы пачатковай беларускай школы. Вучэбны план. Беларуская мова. Русский язык. Чыстапісанне. Арыфметыка. Гісторыя. Геаграфія. Прыродазнаўства. Фізкультура. Рысаванне. Музыка і спевы. Менск, Вучпедліт-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

164, [2] стар. 21 см. (Нарком асветы БССР) 5000 экз. 1 р. 10 к.
№ 62. (39—113) **372:375**

Тецюрэў, В. А.

Прыродазнаўства. Ч. I. Падручнік для 3-га класа пачатковай школы. Выд. 6-е з 7-га рускага. Менск. Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

86, [2] стар. 22 см. 10000 экз. 60 к.
№ 63. (39—117) **5(075)**

У дапамогу палітасветработніку. Менск, Вучэбна-педагагічная літ-ра ДВБ, друк, імя Сталіна. 1939.

70 стар. 14 см. (Аддзел палітпрасветработы НКА БССР) 6500 экз. Бяспл.
№ 64. (39—80) **374.(07)**

На рускай мове.

Никифоров, Г.

Содержание и формы работы избы-читальни и колхозного клуба. Минск, Гизбел, тип. им. Сталина. 1938.

36, [2] стр. 22 см. (Наркомпрос БССР. (Всебелорусский мет. кабинет политпросветработы). 4000 экз. Беспл.
№ 65. (39—9) **027**

О преподавании русского языка и литературного чтения в V—VII классах средней школы. Минск, Наркомпрос БССР. 1939.

32 стр. 22 см. (Упр. средней школы НКП БССР) 3000 экз. 50 к. Без тит. л.
№ 66. (39—92) **49171—5(07)**

Программа и методические указания для заочного обучения учителей за курс педагогического училища. Зоология. Вып. 4. Минск, Наркомпрос БССР, тип. КИЖ. 1938.

24 стр. 22 см. (НКП БССР. Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования), 3500 экз. Беспл.
Вез обл.
Перепечатано с изд. НКП РСФСР.
№ 67. (39—37) **59(071.4)**

Программа средней школы. Физическая культура. Минск, Учебно-педагогическая лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина. 1939.

65, [3] стр. 21 см. (Упр. средней школы НКП БССР) 5000 экз. 50 к.

№ 68. (39—13) 613.7

Программы для неполных средних и средних школ взрослых. Русский язык. Литература. Минск, Учебно-педагогическая лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина 1938.

128, [2] стр. 18 см. (Упр. по образованию взрослых НКП БССР) 3000 экз.. 65 к.

№ 69. (39—8) 491:71—5+891.71.09] (07)

Программы и методические указания для заочного обучения учителей за курс педагогического училища. Методика русского языка. Вып. II. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1938.

32 стр. 22 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования 2500 экз. Беспл.

Перепечатано с изд. НКП РСФСР.

№ 70. (39—11). 491.71(071.4)

Программы и методические указания для заочного обучения учителей за курс педагогического училища. Русский язык. II класс. Вып. 2. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

22 стр. 22 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования.) 3000 экз. Беспл.

На обороте тит. л. автор—*В. М. Березин.*

Перепечатано с изд. НКП РСФСР.

Без обл.

№ 71. (39—10) 491.71—5(071.4)

Программы и методическия указания для заочного обучения учителей за курс педагогического училища. Русский язык. (Для I класса). Вып. 2. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина 1938.

31 стр. 22 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования) 3000 экз. Беспл.

Перепечатано с изд. НКП РСФСР.

Без обл.

№ 71. (39—4) 491.71—5(071.4)

Программы и методические указания для заочного обучения учителей за курс педагогического училища. Русский язык (III класс) Вып. 2. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1938.

11 стр. 12 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования) 2500 экз. [Б. ц].

На обороте тит. л. автор—*В. М. Березин.*

Перепечатано с изд. НКП РСФСР.

№ 73. (39—5) 491.71—5(071.4)

Программы по педагогике и истории педагогики для педагогических институтов. Проек. Минск, Учебно-педагогическая лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина. 1939.

41 стр. 22 см. (Упр. высшей школы НКП БССР) 4000 экз. 30 к.

Без обл.

№ 74. (39—34) 371+371(09)](07)

Русский язык и литература. Для средней школы. (Методические разработки). Минск, тип. АН БССР, 1938.

56 стр. 22 см. (Упр. средней школы Наркомпроса БССР (=Материалы в помощь учителю) 1500 экз. 1 р.

№ 75. (39—6) 49171—5(07)

Шапошников И. Н.

Учебник русского языка. Для белорусской начальной школы. Грамматика. Правописание. Развитие речи ч. I. Минск, Учебно-педагогическая лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина. 1939.

116, [2] стр. с илл. 22 см. 100000 экз. 90 к.

Перед загл. авторы: *И. Шапошников и К. Д. Безносик.*

№ 76. (39—48) 491.71—5(075)

Шкляева, Александра Сцепановна.

Пастановка преподавания грамматики немецкого языка в средней школе. Методическое пособие для преподавателей немецкого языка средней школы. Минск, учебно-педагогическая лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина, 1938.

86, [2] стр. 21 см. 1500 экз. 2 р.

№ 77. (39—27) 43—5(07)

Вооружить учителей теорией марксизма-ленинизма. (Передовая). *Сов. Бел.* 27 I 39, с. 1.
0372

Воронецкий, Н. Заметки классного руководителя. *Сов. Бел.* 3 II 39, с. 3.
0373

Донская Е. В Мстиславле не руководят работой школ. *Сов Бел.* 27 I 39, с. 2.
0374

З новымі сіламі за вучобу. (Перадавы, прысвечаны II-ой палове вучэбнага года). *Чырв. змена* 20 I 39, с. 1.
0375

Загорын, П., Бяляўскі, Л. Супроць замкнутасці ў рабоце. (Аб рабоце Акадэміі навук БССР). *Звязда* 8 II 39, с. 3.
0376

Калинин, М. И. Речь товарища М. И. Калинина на совещании учителей отличников городских и сельских школ, созванном редакцией „Учительской газеты" 28 декабря 1938 г. *Стал. мол.* 8 I 39, с. 2—3; *Чырв. змена* 8 I 39, с. 2—4.
0377

Крупская Н. К. Как учиться? (Письмо Н. К. Крупской к молодежи). „Юный коммунист" № 3—4, 1919 г. *Стал. мол.* 28 II 39, с. 2.
0378

Кураў, А. Вучыцца ў Леніна працаваць з кнігай. (Артыкул), *Больш. Бел.* 1939 № 1, с. 30—35.
0379

Нортман, С. Зрабіць хаты-чытальні цэнтрам масава-палітычнай работы. *Чырв. змена* 16 I 39, с. 3.
0380

Обращение актива Наркомпроса БССР ко всем учителям, работникам народного образования БССР. *Сов. Бел.* 29 I 39. с. 3.
0381

Папоў, Б. Назрэўшыя пытанні народнай асветы. (Да народнагаспадарчага плана БССР на 1939 год). *Звязда* 12 I 39, с. 2.
0382

Розинский, Ю. Б. Как работать над книгой *Стал. мол.* 4 II 39, с. 3.
0383

Решительно улучшить работу школ. (Передовая). *Стал. мол.* 18 I 39, с. 1.
0384

Турецкий, А. Гливинская изба-читальня. *Сов. Бел.* 4 II 39, с. 3.
0385

Улучшить работу культурных учреждений. (Передовая) *Сов. Бел.* 14 I 39, с. 1.
0386

Федоров, Е. К. Советские ученые работают для блага всего человечества. *Сов. Бел.* 18 II 39, с. 3.
0387

Штодзённа палепшаць работу школы. (Перадавы). *Звязда* 12 I 39, с. 1.
0388

Январские совещания учителей. (Передовая). *Сов. Бел.* 8 I 39, с. 1.
0389

19. Прыродазнаўства. Фізіка-матэматычныя навукі.

Галіцынскі, Д. А.

Жыццё раслін. (У папулярным ізлажэнні для калгаснага актыва, рабочых соўгасаў, МТС і хат-лабараторый). Менск, Сельскагаспадарчая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

86, [2] стар. з іл. 22 см. 5000 экз. 1 р. 75 к.
№ 78. (39—100) 58(024)

На рускай мове.

Картография с основами топографии. Программа и методические указания для заочников. Для педагогических и географических отделений учительских ин-тов. Вып. 42. Минск. Наркомпрос БССР, школа ФЗУ печатников. 1939.

42 стр. 21 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР) 1000 экз. Беспл.
Без обл.
Перепечатано изд. Наркомпроса РСФСР.
№ 79. (39—47) 526.8+912.(071.4)

Математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной и нескольких переменных. Программа и методические указания для заочников. Физико-математич. факультет (отделение) педагогических и учительских ин-тов. Вып. 9. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

24 стр. 22 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР) 1800 экз.
Без обл.
Перепечатано с изд. Наркомпроса РСФСР.
№ 80. (39—102) 517.2|3(071.4)

Математический анализ. Дифференциальные уравнения. Программа и методические указания для заочников. Физико-математическое отделение (факультет) учитель-

ских и педагогических ин-тов. Вып. 10. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

43 стр. 22 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР). 1000 экз. Беспл.

На обороте тит. л. автор: проф. *М. К. Гребенча.*

Перепечатано с изд. Наркомпроса РСФСР.

Без обл.

№ 81. (39—59) 517.9.

Неорганическая химия. Программа и методические указания заочников. Для факультетов естествознания педагогических ин-тов. Минск, Наркомпрос БССР; Школа ФЗУ печатников. 1939.

44 стр. 22 см. (НКП БССР. Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР) 1800 экз. Беспл.

Перепечатано с изд. Наркомпроса РСФСР.

Без обл.

№ 82. (39—76) 546(071.4)

Перечень семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом в Горках. Горки БССР. тип. С.-х. ин-та, 1939.

15 стр. 25 см. (jardin botanigue de l'Institut agronomigue. Gory-Gorky; Belorussia USSR.) 500 экз. [В. ц.].

Загл. на обл. на белорусск., русск. и латинск. яз.

Название списка на латинск. яз.

№ 83. (39—112) 58(074.5)(47.6)

Программа за курс заочного педагогического училища. Экономическая география. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

36 стр. 21 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР) 3500 экз. [Б. ц.]

Перепечатано с изд. НКП РСФСР 1938 г.

Без обл.

№ 84. (39—58) 338:91(071.4)

Программа курса геодезии и способа наименьших квадратов для землестроительных институтов и факультетов [М,] тип. Ин-та. [1939]

22 стр. 21 см. (СНК СССР. Всесоюзный ком-т по делам высшей школы) 200 экз. [Б. ц.]

Без тит. л. и обл.

№ 85. (39—38) 526

Программа курса „География растений с основами ботаники“. Для географического факультета педагогических ин-тов. Минск. Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

21 стр. 21 см. [Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР) 750 экз. Беспл.

№ 86. (39—57) 581.9

Программа по курсу „Зоогеография с основами зоологии.“ Для географических факультетов педагогических институтов. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

15 стр. 21 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования БССР). 750 экз. Беспл.

Без обл.

№ 87. (39—56) 59+591.9

Томин, М.

Определитель лишайников БССР и смежных областей РСФСР и УССР. Ч. II. Накипные формы. Минск, Акад. Наук БССР, тип. АН БССР. 1938.

166 стр. 23 см. (Акад Наук БССР. Ин-т биологии) 1000 экз. 4 р. Переплет 1 р. 25 к.

Перед загл. автор. проф. *М. Томин.*

№ 88. (39—97) 382.9.(083)

Шкателов, В. В.

О составе твердой части естественной смолы и канифоли. Минск, Акад. Наук БССР, тип. АН БССР. 1939.

103 стр. 23 см. (Акад. Наук БССР. Ин-т химии) 1000 экз. 3 р. 25 к.

Перед загл. автор: акад. *В. В. Шкателов.*

Kesime‘ на франц. яз.

№ 89. (39—109) 547.914+[668.4

Экспериментальная физика. II отдел. Теплота и молекулярная физика. Программа и методические указания для заочников. Физико-математический факультет педагогических ин-тов. Вып. 13. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1938.

20 стр. 21 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования) 1500 экз. Беспл.

На обороте тит. л. автор: проф. *А. С. Ирисов.*

Перепечатано с изд. Наркомпроса РСФСР.

Без обл.

№ 90. (39—60) 536(071.4)

Экспериментальная физика. (Физические основы механики). Программа и методические указания для заочников. Физико-математический факультет (отделение) педагогических и учительских ин-тов. Вып. 12. Минск, Наркомпрос БССР, тип. им. Сталина. 1939.

21 стр. 22 см. (Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования). 2000 экз. Беспл.

Перепечатано с изд. Наркомпроса РСФСР.

Без обл.

№ 91. (39—68) **531(071.4)**

Амлинский, И. Великий естествоиспытатель Чарльз Дарвин. *Сов. Бел.* 12 II 39, с. 2.
0390

Амлінскі, І. Вялікі прыродазнавец. (Да 130-годдзя з дня нараджэння Чарльз Дарвіна). *Звязда* 12 II 39, с. 2.
0391

Келлер, Б. Чарльз Дарвін. *Стал. мол.* 12 II 39, с. 3.
0392

Кузняцоў, Б. Галілео Галілей. (Да 375-годдзя з дня нараджэння). *Звязда* 15 II 39, с. 4.
0393

Маркаў, Д. А., праф. Геніяльны вучоны і вялікі патрыёт. (Іван Петровіч Паўлаў). *Звязда* 27 II 39, с. 3.
0394

Скрыган, А. Праблемы хімічнай навукі ў БССР. *Звязда* 10 II 39, с. 3.
0395

20. Геаграфія. Краязнаўства. Турызм.

Крэнкель, Э. Арктыка—наша. (Да гадавіны зняцця папанінцаў з крыгі). *Звязда* 18 II 39, с. 2.
0396

Ліберман, Б, Караганда. (Эканамічны абгляд). *Работніца і кал. Бел.* 1939 № 2, с. 18.
0397

Мазурук, И. П. Славная эпопея. (Об экспедиции Папанина на Северный полюс). *Сов. Бел.* 17 II 39, с. 2.
0398

Муравіцкі, І. Пагранічнае мястэчка Крайск. *Чырв. змена* 17 I 39, с. 3.
0399

Паўлаў, Г. Учора і сёння Быхава. *Чырв. змена* 5 I 39 с. 3.
0400

Федоров, М. „Балтийский Гибралтар", (Аландские острова). *Стал. мол.* 16 II 39, с. 4.
0401

Хомчановский, С. Молодежь границы. (Туровский район). *Стал. мол.* 30 II 39, с. 2.
0402

21. Мовазнаўства.

Борисенко, В. О проекте реформы болорусского правописания. (В порядке обсуждения). *Сов. Бел.* 16 II 39, с. 3.
0403

Варанецкі, Н. Наблізіць правапіс да жывой народнай мовы. *ЛіМ* 23 II 39, с. 3.
0404

22. Мастацтва.

Аксельрод, З. „Тевье—молочник"—В Государственном еврейском театре БССР. *Сов. Бел.* 6 I 39, с. 4.
0405

Арончык, Ю. С.—заслуж. артыст. Радасна жыць і тварыць (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939, № 1, с. 13.
0406

Березкин, Г. „Анна Каренина". (В русском госуд. драматич. театре БССР). *Сов. Бел.* 22 II 39, с. 4.
0407

Березкин, Г. „Лейбке солдат". (Новая постановка Государственного еврейского театра БССР). *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 4.
0408

Бровка, П. Михась Подгорный. [Отрывок оперы „Либретто"]. Пер. с бел. А. Шарапова. *Сов. Бел.* 28 I 39, с, 3.
0409

Владимирский, В. Образ вождя в искусстве народа. *Сов. Бел.* 21 I 39, с. 3.
0410

Галаўчынер, В. „Бар-Кохба". (Да пастановкі ў Дзяржаўным яўрэйскім тэатры БССР). *Звязда* 17 II 39, с. 3.
0411

Галейзоўскі, К. „Бахчысарайскі фантан". (Да пастаноўкі тэатрам оперы і балета БССР). *ЛіМ* 22 I 39, с. 4.
0412

Глазырын, В. Артыст, выхаваны Чырвонай Арміяй. (Владзімір Осіпавіч Владзімірскі). *ЛіМ* 23 II 39, с. 3.
0413

Грубэ, А. В. і Рубінштэйн, І. М. Старэйшы скульптар БССР. (М. А. Керзін). *ЛіМ* 17 I 39, с. 3.
0414

Да юбілейнай выстаўкі. (Мастакі БССР да юбілейнай выстаўкі 1940 года). *ЛіМ* 17 I 39, с. 1.
0415

Далін, А. Ленін у выяўленчым мастацтве БССР. *ЛІМ* 22 I 39, с. 2.
0416

Есакаў, А. Два спектаклі. (Дзяржаўны рускі драматычны тэатр БССР). „Васса Железнова“ М. Горкага і „Прафесар Палежаеў“ Б. Рахманава *ЛіМ* 11 I 39, с. 4.
0417

Есакаў, А. Спектаклі Слуцкага тэатра *ЛіМ* 27 II 39, с. 4.
0418

Жовінскі, Я. Дзяржаўны лялечны тэатр БССР, *Чырв. змена* 28 I 39, с. 4.
0419

За творчы ўздым калгасна-соўгасных тэатраў. (Перадавы). *ЛіМ* 27 II 39, с. 1.
0420

Леангардт, В., Румянцаў, Д. „Таямнічы востраў“. (Да пастаноўкі тэатрам Юнага гледача). *ЛіМ* 17 I 39, с. 4.
0421

Мальцінскі, Х. „Лейбке—салдат“. (У дзяржаўным яўрэйскім тэатры Беларусі). *ЛіМ* 23 II 39, с. 4.
0422

Модэль, М. „Анна Карэніна“. (Рускі дзяржаўны тэатр БССР). *ЛіМ* 27 II 39, с. 4.
0423

Модэль, М. Аптымістычны спектакль. („Бар-Кохба“ ў Яўрэйскім дзяржаўным тэатры БССР). *Звязда* 26 II 39, с. 4.
0424

Оленгэр, Л. Высокая ўзнагарода. (Акторы Яўрэйскага дзяржаўнага тэатра БССР—заслужаныя артысты БССР). *ЛіМ* 17 I 39. с. 3.
0425

Р-К, Э. „Голубое и розовое“. (Театр Юного Зрителя). *Стал. мол.* 28 I 39, с. 4.
0426

Р-К, Э. „Развернутое решение“ или пустая декларация. (О театре Юного зрителя БССР). *Стал. мол.* 4 II 39, с. 3.
0427

Рамановіч, Е. Майстры сцэны. (Акторы Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра—заслужаныя артысты БССР). *ЛіМ* 11 I 39, с. 3.
0428

Рахманчик, Э. Соколова, Г. „Падь Серебряная“. (Новая пьеса Н. Погодина в Бел. драматическом театре.) *Стал. мол.* 30 I 39, с. 4.
0429

Ржэцкая, Л. І., заслужаная артыстка. Квітнее мастацтва Беларусі (Артыкул). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 1, с. 12.
0430

Рубінштэйн, У. Моладзь у выяўленчым мастацтве. *Чырв. змена* 1 I 39, с. 4.
0431

Рудько, Ю. Прэм'ера Палескага тэатра. („Любоў Яравая“) *ЛіМ* 23 II 39, с. 4.
0432

Сітнік, А. Мікельанджэло Буонаротці. (1564—1939). *ЛіМ* 23 II 39, с. 4.
0433

Стэльмах, В. Узброіць работнікаў мастацтваў марксісцка-ленінскай тэорыяй. *ЛіМ* 17 I 39, с. 2.
0434

Таран, Г. Акружыць увагаю калгасна-соўгасныя тэатры. *Звязда* 26 II 39, с. 3.
0435

Таран, Г. „Падзь сярэбраная". (Новая п'еса Н. Пагодзіна ў Першым Беларускім дзяржаўным драматычным тэатры). *Звязда* 26 I 39, с. 4.
0436

Телесин, З. Сельский киномеханик. (Очерк). *Сов. Бел.* 12 II 39, с. 2.
0437

Шапавалаў. Ів. „На граніцы". (Урывак з „Лібрэта"). *Звязда* 6 I 39, с. 3.
0438

23. Літаратуразнаўства. Мастацкая літаратура.

Броўка, Пятрусь.
Кацярына. Паэма. Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
128 стар. 17 см. 5000 экз. 5 р. 50 к.
№ 92. (39—23) **891.72—2**

Гусеў, Сілан.
Шлях юнака, ч. 1. Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
131 стар. 20 см. 3000 экз. 2 р. 80 к.
№ 93. (39—22) **89172—3**

Горкі, Максім.
Збор твораў. [Пераклад з рускага]. Рэд. перакладу: *З. Бядуля, Якуб Колас, Міхась Лынькоў.* Т. XXIII.
Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
521 стар. 22 см. 5000 экз. 8 р. 50 к.
Змест: Жыццё Кліма Самгіна, ч. I.
№ 94. (39—54) **891.71—3**

Горкі, Максім.
Збор твораў. Пераклад з рускага. Рэд. перакладу: *З. Бядуля, Якуб Колас і Міхась Лынькоў.* Т. XIII.
Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
388,[2] стар. 23 см. 5000 экз. 8 р. 50 к.
Змест: Па Русі. [Апавяданні].
№ 95. (39—108) **89171—3**

Горкі, Максім.
Збор твораў. Пераклад з рускай мовы. Т. XXIV. Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938

607 стар. 23 см. 6000 экз. 8 р. 50 к.
Змест: Жыццё Кліма Самгіна, ч. II.
№ 96. (39—103) 891.71—3

Ершоў, Петр Павлавіч.
Канёк-Гарбунок. Руская казка ў 3-х частках. Пераклад *А. Якімовіча*. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

86,[2] стар. [11] укл. л. іл. 28 см. 30000 экз. 5 р. 50 к.
№ 97. (39—1) 891.71—1

Жаўрук, Алесь.
Дняпро выходзіць з берагоў. [Зборнік вершаў]. Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, школа ФЗВ друк. імя Сталіна. 1938.

91 стар. 20 см. 8000 экз. 3 р. 50 к.
№ 98. (39—46) 891.72—1

Мерыме, П.
Варфаламееўская ноч. [Пераклад з рускага]. Менск, ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

210 стар. 20 см. 5000 экз. 3 р. 50 к.
№ 99. (39—78) 84—3

Панчанка, Пімен.
Упэўненасць. Зборнік вершаў. Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

70,[2] стар. 17 см. 3000 экз. 2 р. 25 к.
№ 100. (39—52) 891.72—1

Фінкель, Уры.
Шолам-Алейхем. Пераклад з яўрэйскай мовы *Віт. Вольскага*. Пад рэд. *Т. Гарбунова*. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, школа ФЗВ друк. ім. Сталіна. 1939.

116,[3] стар. з іл. 20 см. 7000 экз. 3 р.
№ 101. (39—18) 892.46.092(Ш. А.)

Ушакоў, Андрэй.
Голас радзімы. [Вершы]. Менск, Мастацкая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

57,[4] стар. 20 см. 3000 экз. 1 р. 50 к.
№ 102. (39—32) 891.72—1

На рускай мове

Боккаччо, Джьованни.

Декамерон. Перевод *Александра Веселовского.* С вступительной статьей *В. Ф. Шишмарева* и с предисл. *А. К. Дживелегова.* Минск, Художественная лит-ра Гизбел, тип. им. Сталина. 1939.

651 стр. с илл. 18 см. (Сокровища мировой литературы). 10000 экз. 9 р.

№ 103. (39—122) 85—3

Агняцвет, Эдди. Соколик. (Стихотворение). Пер. с бел. И. Гуревич. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.
0439

Агняцвет, Эдзі. Маці (Верш). *Чырв. змена* 1 I 39, с. 3.
0440

Агняцвет, Эдзі· За радзіму. (Верш). *Звязда* 23 II 39, с. 3.
0441

Агняцвет, Эдзі. Ленін. (Верш). *Полымя рэв.* 1939, № 1, с. 50.
0442

Агняцвет, Эдзі. Ленін. (Верш). *Звязда* 21, I 39, с. 4.
0443

Агняцвет, Эдзі. Таварыш Серго. (Верш). *Звязда* 4 I 39, с. 2.
0444

Аксельрод, З. В поле чистом... (Стихотворение). Пер. с евр. И. Гуревич. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.
0445

Алесін, Тодар. Добрая кніга. (Аб кнізе П. Левановіча „Дружба"). *Чырв. змена* 28 II 39, с. 4.
0446

Алесін, Тодар. Слаўны юбілей. (Верш). *Чырв. змена* 22 II 39, с. 2.
0447

Аўрамчык, М. Беларусі. (Верш). *ЛіМ* 5 I 39, с. 2.
0448

Аўрамчык, Мікола. Жывому Леніну. (Верш). *ЛіМ* 22 I 39, с. 2.
0449

Астрэйка, А. Над ракой. (Верш). *ЛіМ* 23 II 39, с. 1.
0450

Барысенка, В. Над чым працуе інстытут літаратуры і мовы Акадэміі Навук БССР. *Звязда* 4 II 39, с. 3.
0451

Бачыла, Алесь. Знойдзеная праўда. (Верш). *Чырв. Змена* 20 II 39, с. 3.
0452

Беларусь ордэнаносная. (Частушкі). Запісана ў розных раёнах БССР. *Чырв. змена* 1 I 39, с. 2.
0453

Больш увагі рускім пісьменнікам Беларусі. *ЛіМ* 30 I 39 с. 1.

0454
Бородецкий, Л. Молодежь в народном творчестве. *Стал. мол.* 8 II 39, с. 3.

0455
Бровко, Петрусь. Катерина. (Отрывки из поэмы). Перевели с бел. Т. Беленькая, А. Купершток. *Сов. Бел.* 10 II 39, с. 3.

0456
Броўка, П. Падарунак. (Верш). *ЛіМ* 5 I 39, с. 4.

0457
Буховцев, В. Армия народа. (Стихотворение). *Сов. Бел.* 23 II 39, с. 2.

0458
Бялевіч, А. Квітнейце, годы маладыя. (Верш). *Чырв. змена* 20 II 39, с. 3.

0459
Бядуля, Змітрок. Аб чалавечым шчасці. (Нарыс). *Полымя рэв.* 1939, № 1, с. 190—205.

0460
Бялевич, А. Вартавыя нашы на граніцы. (Верш). *ЛіМ* 23 II 39, с. 1.

0461
Бярозкін, Г. Эдуард Багрыцкі. (Да 5-годдзя з дня смерці). *ЛіМ* 23 II 39, с. 3.

0462
Васильев, Н. Ленин в песнях и сказаниях народа. *Сов. Бел.* 20 I 39, с. 3.

0463
Вольский, В., Кучар, А. Литература Советской Белоруссии. *Сов. Бел.* 5 I 39, с. 3.

0464
Высокая ўзнагарода. (Перадавы аб узнагародзе савецкіх пісьменнікаў). *Звязда* 4 II 39, с. 1.

0465
Вялікі ўкраінскі паэт-дэмакрат. (Напярэдадні 125-годдзя з дня нараджэння Тараса Грыгор'евіча Шэўчэнка). (Творы Т. Г. Шэўчэнка у перакладах беларускіх паэтаў). *Звязда* 28 I 39, с. 3.

0466
Гейне, Аркадзь. Подвіг пагранічніка Нікіты Карацупы. (Верш). *ЛіМ* 23 II 39, с. 1.

0467
Глебка, Пятро. Памятник. (Стихотворение). Пер. с бел. А. Купершток. *Сов. Бел.* 21 I 39, с. 3.

0468
Глебка, Пятро. Условный знак. (Стихотворение). Пер. с бел. Купершток. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.

0469
Глебко, Петро. Перед разведкой. (Отрывок из пьесы „Над Березой-рекой“). Пер. с бел. И. Гуревич. *Сов. Бел.* 18 II 39, с. 3.

0470

Гликин, Б. На часах. (Стихотворение). *Сов. Бел.* 16 II 39, с. 2.
0471

Грамовіч, Ів. Чужы грунт. (Аповесць). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 113—151.
0472

Груб'ян, М. Прыход песні. (Верш). Перакл. з яўрэйскай мовы А. Жаўрук. *ЛіМ* 27 II 39, с. 1.
0473

Грынблат, М. Народныя думы пра Леніна. *Звязда* 21 I 39, с. 4.
0474

Дабрынін, М. К., праф. Асноўныя матывы паэзіі Т. Г. Шэўчэнка. *ЛіМ* 30 I 39, с. 2.
0475

Дастойна рыхтавацца да юбілею Шэўчэнка. (Перадавы) *Звязда* 28 I 39, с. 1.
0476

Два сокала. (Пер. с украинского). Записано со слов рабочих завода „Ленинская кузница" в Киеве. *Стал. мол.* 20 I 39, с. 3.
0477

Дзіменштэйн, Н. Вершы Сары Каган. („Мая радзіма", Менск, 1938). *ЛіМ* 30 I 39, с. 4.
0478

Дзякаў, Ф. А на полі... [Верш]. *Чырв. змена* 20 II 39, с. 3.
0479

Дубовік, П. Ноч на заставе. (Урывак з аповесці. „На граніцы"). *ЛіМ* 23 II 39, с. 2.
0480

Жылі дзед і баба. (Беларуская легенда). Запісана ад качагара Кастуся Вальвачова ў в. Лыкава Магілёўскага раёна 1937 год. *ЛіМ* 22 I 39, с. 2.
0481

Жыццё сваё вядзем па заветам Леніна. Запісана ў розных раёнах БССР. [Верш]. *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, (Обложка).
0482

Зар'ян Наіры. Ленін. [Верш]. (Перакл. П. Броўка). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 46—47.
0483

Кагановская, И. Сбылась мечта поэта - революционера (Шевченковский вечер в колхозе). *Сов. Бел.* 8 II 39, с. 3.
0484

Как батыры покорили Ильмуханум. (Кумыкская сказка). (К годовщине снятия папанинцев со льдины). *Стал. мол.* 18 II 39, с. 4.
0485

Калачынскі, М. „Косця-чэкіст". Рэц. М. Карпачова. *ЛіМ* 22 I 39, с. 4.
0486

Каменецкий, Г. Вёска. (Стихотворение). Пер. с евр. А. Куперштоок. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.
0487

Камянецкі, Г. Мальцінскі, Х. Яўрэйская савецкая літаратура Беларусі. *Звязда* 8 II 39, с. 3.
0488

Кандраценя, Ул. Каханне. (Аповесць). Рэц. М. Клімковіча: „Аповесць маладога пісьменніка". *Звязда* 12 I 39, с. 3.
0489

Карпачоў, М. Вялікі народны твор. (Пісьмо вялікаму Сталіну ад беларускага народа). *ЛіМ* 11 I 39, с. 2.
0490

Квітко, Л. Пісьмо Варашылаву. [Верш]. *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 8-9.
0491

Келын, Ф. В. Бласко-Ібаньес—пісьменнік-трыбун. *Чырв. змена* 29 I 39, с. 3.
0492

Кликнул войско Ворошилов. (Пер. с бел.). (Стихотворение). *Стал. мол.* 20 II 39, с. 3.
0493

Клімковіч, М. Пісьменнікі-ордэнаносцы. *Звязда* 9 II 39, с. 3.
0494

Клімковіч, М. Пісьменнікі-ордэнаносцы. *ЛіМ* 9 II 39, с. 3.
0495

Климкович, М. Поэты Советской Белоруссии. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.
0496

Клімковіч, М. Т. Г. Шэўчэнка. *Звязда* 28 I 39, с. 3.
0497

Колас, Я. Баяну-кабзару. [Верш]. *ЛіМ* 27 II 39, с. 1.
0498

Колас, Я. Жыве між нас геній. [Верш]. *Звязда* 22 I 39, с. 1.
0499

Колас, Я. Клятва. *Звязда* 23 II 39, с. 2.
0500

Колас, Я. Клятва. [Верш]. *ЛіМ* 23 II 39, с. 1.
0501

Колас, Я. Клятва. (Стихотворение). Пер. с бел. А. Шарапов. *Сов. Бел.* 23 II 39, с. 3.
0502

Колас, Я. Совецкай Беларусі (Да дваццацігоддзя). [Верш]. *Звязда* 1 I 39, с. 2.
0503

Колас, Я. Совецкай Беларусі. (Да дваццацігоддзя). (Верш) *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 34—36.
0504

Колас, Я. Устянский холм. (Стихотворение). Пер. с бел. К. Титов, И. Гуревич. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.
0505

Короткевич, М. Мать. (Верш). *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0506

Кратэвіч, Еўгеній. Тарас Грыгоравіч Шэўчэнка. (Кароткі біяграфічны агляд). *Полымя рэв.* 1939, № 1, с. 174—182.
0507

Крымаў, Ю. „Танкер Дербент". Рэц. І. Паваротны. *Чырв. змена* 8 II 39, с. 4.
0508

Кулимов, В. Бегство. (Огрывок). (Проза). *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0509

Кулешов, Аркадь. Молодость. (Стихотворение). Пер. с бел. А. Купершток. *Сов. Бел.* 29 I 39, с. 3.
0510

Купала Янка. А мы себе сеем и сеем. (Отрывок). Пер. с бел. Ал. Шарапов. *Сов. Бел.* 28 I 39, с. 3.
0511

Купала Янка. Сэрца і думка мне кажа... (Верш). *Звязда* 10 II 39, с. 3.
0512

Купала, Я. Сэрца і думка мне кажа. (Верш). *Чырв. змена* 10 II 39, с. 1.
0513

Купершток, А. Два стихотворения. I. Осень. II. Ливень. *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0514

Курилов, Вл. Иван Шаров. (Очерк). *Стал. мол.* 6 II 39, с. 2.
0515

Кучар, Ал. Писатель-орденоносец. (Э. Л. Самуйлёнак). *Сов. Бел.* 14 II 39, с. 3.
0516

Ларчанка, Міх. Сялянскае жыццё і вобразы паноў у творчасці Ф. Багушэвіча. *ЛіМ* 9 II 39, с. 4.
0517

Левина, Авива. Девушка завтрашнего дня. (Стихотворение). *Стал. мол.* 1 I 39, с. 4.
0518

Левина, Авива. Дружба. (Верш). *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0519

Ленін аб культуры, літаратуры і мастацтве. *ЛіМ* 17 I 39, с. 2; *ЛіМ* 22 I 39, с. 1.
0520

Ленинская правда. (Белорусская народная сказка). Пер. с бел. Записано в д. Зломнов, Жлобинского района. *Стал. мол.* 20 I 39, с. 3.
0521

Ленінскі сцяг у моцных руках. Запісана ў калгасе „Комінтэрн" Хойніцкага раёна. (Верш). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, обложка.
0522

Леўкоў, Арк. Граніца на замку. [Нарыс]. *Чырв. змена* 20 I 24 II 39, с. 3.
0523

Ліўшыц, Мондл. Памяці Серго Орджанікідзе. (Верш). Перакл. з яўр. мовы Эдзі Агняцвет. *ЛіМ* 23 II 39, с. 3.
0524
Марціновіч, А. Ленін. (Верш). *ЛіМ* 22 I 39, с. 1.
0525
Марціновіч, А. Радзіма. (Верш). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 37—38.
0526
Марціновіч, А. Я радзіўся тады... (Верш). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 51.
0527
Маякоўскі, В. В. Гутарка з таварышом Ленінfamлым. *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 43—45.
0528
Мелеш, Іван. Радзіма. (Верш). *Чырв. змена* 20 II 39, с. 3.
0529
Лупсякоў, Мікола. Багна смерці. (Апавяданне). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 156—160.
0530
Лупсякоў, М. Помста. (Апавяданне). *ЛіМ* 23 II 39, с. 2.
0531
Лынькоў, М. Няўдача Отто фон Гауэра. (Апавяданне). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 104—112.
0532
Мазурук, И. П. Город пилотов. (Фантазия). *Сов. Бел.* 12 I 39, с. 3.
0533
Марціновіч, А. Беларусі. (Верш). *ЛіМ* 17 I 39, с. 1.
0534
Меншикова, Т. За Сталина всею семьей. (Верш). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 9.
0535
Мор, Н. Чырвоная Армія у песнях і сказаніях народа. *Звязда* 12 II 39, с. 3.
0536
Наша армія сіла моцная. (Верш). *Работніца і калг. Бел* 1939 № 3, с. 8.
0537
„Наша творчасць“. (Літаратурны журнал Менскага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага). Рэц. К. Цітова. *ЛіМ* 22 I 39, с. 3.
0538
Новымі выдатнымі творамі адкажам на высокую узнагароду. (Пісьменнікі-ордэнаносцы: Колас, Купала, Бядуля, Лынькоў, Броўка і Глебка). *Звязда* 9 II 39, с. 3.
0539
Няхай, Г. Песня пра сонца. (Верш). *ЛіМ* 22 I 39, с. 2.
0540
Няхай, Г. Я гарачую песню складу. (Верш). *Чырв. змена* 20 II 39, с. 3.
0541
Обращение к Ворошилову. (Пер. с казахского). (Стихотворение). *Стал. мол.* 20 II 39, с. 3.
0542

Осін, Д. А. С. Грыбаедаў. (Да 110-годдзя з дня смерці). *ЛіМ* 9 II 39, с. 4.

0543

Осін, Д. М. Л. Міхайлаў. (Да 110-годдзя з дпя нараджэння). 11 I 39, с. 2.

0544

Панчанка, Пімен. Вершы пра восень. *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 39—40.

0545

Пахаванне Э. Л. Самуйлёнка. (Прамовы тт. Матвеева, Глебкі, Тыліндуса, Рахленка). *Звязда* 15 II 39, с. 1; *Сов. Бел.* 15 II 39, с. 1.

0546

Пісьменнікі-ордэнаносцы Савецкай Беларусі. *ЛіМ* 5 II 39, с. 4.

0547

Прощай краса моя, прощай. (Песня из цикла „Родине и вождю". Музыка С. Полонского). *Стал. мол.* 18 I 39, с. 4.

0548

Пульянов, Д. В. И. Ленин в творчестве белорусского народа. *Сов. Бел.* 21 I 39, с. 3.

0549

Рагозин, А. А. С. Грибоедов. (К 110-летию со дня смерти) *Сов. Бел.* 11 II 39, с. 2.

0550

Расцвет литературы Советской Белоруссии. (Передовая) *Сов. Бел.* 5 II 39, с. 1.

0551

Ратгауз, С. Дружба. (Шевченковский день в Украинском селе). *Сов. Бел.* 29 I 39, с. 2.

0552

Рахманчик. Орденоносцы. (Писатели-орденоносцы БССР). *Стал. мол.* 10 II 39, с. 4.

0553

Родзін, І. Па шэўчэнкаўскіх месцах. І. Ля магілы вялікага паэта. II. Музей Т. Г. Шэўчэнка. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.

0554

Родин, И. По шевченковским местам. (На родине поэта). *Сов. Бел.* 5 I 39, с. 2.

0555

Рухаў, М. Прачынаюцца. (Апавяданне). *ЛіМ* 11 I 39, с. 2.

0556

Садовский, Е. На последним километре. (Рассказ). *Сов. Бел.* 11 II 39, с. 3.

0557

Садоўскі, Е. Звычайная савецкая жанчына! (Апавяданне). *Раб. і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 6.

0558

Самсонов, Г. Озеро Хасан. (Стихотворение). *Сов. Бел.* 17 II 39, с. 3.

0559

Самуйлёнак, Эдуард Людвігавіч. (Памяці Э. Л. Самуйлёнка). *ЛіМ* 15 II 39, с. 1—4.

0560

Самуйлёнак Эдуард. Пагібель воўка. (П'еса). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 52—103.
0561

Самуйлёнак, Эд. Праздник в колхозе. (Отрывок из пьесы „Гибель волка“). Пер. с бел. *Стал. мол.* 14 II 39, с. 3.
0562

Свята совецкай літаратуры. (Перадавы аб узнагароджанні совецкіх пісьменнікаў ордэнамі Саюза ССР). *ЛіМ* 5 II 39, с. 1.
0563

Серафімовіч, А. Дзве смерці. (Апавяданне). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 12—13.
0564

Слесарев, П. Два друга. (Верш). *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0565

Старавойтава. Вораг адчуе нашу сілу. (Апавяданне). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 7.
0566

Стаховіч, А. Наташа. (Апавяданне). *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 14.
0567

Стаховіч, Алесь. Наташа. (Апавяданне). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 152—155.
0568

Стебун, И. Тарас Григорьевич Шевченко. [Биографический очерк]. *Сов. Бел.* 27 II 39, с. 2.
0569

Стэбун, І. Тарас Грыгоравіч Шэўчэнка. [Біяграфічны нарыс]. *ЛіМ* 27 II 39, с. 2-3.
0570

Тимофеев, Л. Иван Андреевич Крылов. *Сов. Бел.* 14 II 39, с. 4.
0571

Тимошков, И. Утро. [Верш]. *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0572

Тварыць у славу радзімы. (Перадавы, прысвечаны звароту з Масквы групы беларускіх пісьменнікаў, узнагароджаных ордэнамі). *Звязда* 9 II 39, с. 1.
0573

У Леніна. (Яўрэйская народная казка. Запісана ад Мойшэ Брэйтэр у г. Інгулец УССР. Перакл. з яўрэйскай мовы). *ЛіМ* 22 I 39, с. 2.
0574

Узмацніць работу з маладымі аўтарамі. (Перадавы). *ЛіМ* 27 I 39, с. 1.
0575

Хадкевич, Т. Домік-музей Т. Г. Шэўчэнка. *Звязда* 12 II 39, с. 3.
0576

Хадыка, С. Ордэн № 1528. (Нарыс). *ЛіМ* 23 II 39, с. 3.
0577

Хазан, М. Малітва ў пустыні. Дуб. [Навелы]. *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 167—173.
0578

Царанкоў, А. Шота Руставелі. [Верш]. *Чырв. змена* 20 II 39, с. 3.
0579
Цэлеш, М. Пойдзем усе. [Расказ]. *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 3, с. 5.
0580
Чалавек-сонца. Казка запісана ў калгасе „Комінтэрн" Бобрскага сельсовета, Крупскага раёну. *Работніца і калг. Бел.* 1939 № 2, с. 8-9.
0581
Чертков, И. И. А. Крылов. (К 150-летию со дня рождения). *Стал. мол.* 14 II 39, с. 4.
0582
Шаповалов, Ив. Разговор о людях. [Очерк]. *Сов. Бел.* 6 I 39, с. 3.
0583
Шарапаў, Александр. Ля вялікай магілы. [Верш]. *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 48—49.
0584
Шарапаў, Ал. Ля вялікай магілы. [Верш]. З руск. мовы пераклаў П. Крысько. *ЛіМ* 22 I 39, с. 1.
0585
Шарапов, Александр. Детство. (Вступление в поэму „Родимая земля"). *ЛіМ* 30 I 39, с. 3.
0586
Шыдлоўскі, Н. Я радзімы вартавы. [Верш]. *ЛіМ* 23 II 39, с. 1.
0587
Шэўчэнка, Т. Г. А з-за гаю сонца ўсходзіць. Перакл. А. Куляшоў. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0588
Шэўчэнка, Т. Г. Гімн манашак. Перакл. П. Броўка. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0589
Шэўчэнка, Т. Г. Ой вы думы мае думы... Пераклаў Янка Купала. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0590
Шэўчэнка, Тарас Грыгоравіч. Пераклады Клімковіча, М. і Куляшова А. (Да 125-годдзя з дня нараджэння вялікага украінскага паэта). *Полымя рэв.* 1939 № 1, с. 161—166.
0591
Шэўчэнка, Т. Г. І. Архімед і Галілей... Перакл. П. Броўка. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0592
Шарапов, Ал. У великой могилы. [Стихотворение]. *Сов. Бел.* 21 I 39, с. 2.
0593
Шэўчэнка, Т. Г. І на чужыне я ўзрос... Перакл. А. Куляшоў. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0594
Шэўчэнка, Т. Г. Цячэ вада з-пад явару... Перакл. П. Броўка. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0595

Шэўчэнка, Т. Г. Човен. Перакл. Я. Купала. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0596

Шэўчэнка, Т. Г. Чыгірын. (М. С. Шчэпкіну). Пераклаў Якуб Колас. *Чырв. змена* 26 II 39, с. 3.
0597

Эдуард Людвігавіч Самуйлёнак. *Звязда* 14 II 39, с. 3; *Сов. Бел.* 14 II 39, с. 3; *Стал. мол.* 14 II 39, с. 1, 3.
0598

Этингин, Б. Немецкая антифашистская литература. *Сов. Бел.* 11 II 39, с. 3.
0599

Якімовіч, А. Памылка. [Апавяданне]. *ЛіМ* 17 I 39, с. 3.
0600

24. Дзіцячая літаратура

Верн, Жуль.
Таямнічы востраў. Пераклаў з руск. выдання *М. Паслядовіч.* Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
559 стар. з іл. 21 см. 10000 экз. 8 руб.
№ 104. (39—73) 84—93

Герасімовіч, Я.
Верабейчык. (Казка). Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
32 стар. з іл. 18 см. 10000 экз. 50 к.
№ 105. (39—66) 891.72—93

Данько, Е.
Кітайскі сакрэт. Пераклад з рускай мовы. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. „Палесдрук“ у Гомелі. 1938.
260 стар. з іл. 17 см. 12000 экз. 2 р. 50 к.
№ 106. (39—85) 891.71—93

Гюго, Віктар.
Адвержаныя. Скарочаны тэкст. Пераклад з рускай мовы. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
[1] партр. 581 стар. з іл. 22 см. 700 экз. 6 р. 50 к.
№ 107. (39—128) 84—93

Ераміцкі, А.
Велікан навукі. Біяграфічная аповесць пра Ламаносава. Пераклад з рускага *І. Сакалоўскага.* Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
215,[3] стар. з іл. 20 см. 10000 экз. 2 р. 50 к.
№ 108. (38—77) 891.71—93

Жаўрук, Алесь.
Пра майго таварыша. Паэма для дзяцей. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.

16,[2] стар. з іл. 20 см. 15000 экз. 35 к.
Перад назвай аўтары: *Алесь Жаўрук* і *Андрэй Ушакоў.*
№ 109. (39—96) 891.72—93

Жыткоў, Барыс Сцепанавіч.
Марскія гісторыі. Пераклад з рускай мовы. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
230,[9] стар. з іл. 22 см. 7000 экз. 3 р. 50 к.
Дадатак: Слоўнік марскіх выразаў і альбом рысункаў.
№ 110. (39—20) 891.71—93

Колас, Якуб.
Рак вусач. [Вершы для дзяцей малодшага узросту]. Менск, ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

28 стар. з іл., [8] укл. л. іл. 24 см. 1 р. 50 к.
№ 111. (39—17) 891.72—93

Левановіч, Павел.
Дружба. Зборнік апавяданняў. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. „Палесдрук" у Гомелі. 1938.

70 стар. з іл. 20 см. 7000 экз. 1 р. 50 к.
№ 112. (39—86) 891.72—93

Луцэвіч, В.
Народныя дзіцячыя песенькі. (Для дашкольнікаў). Сабрала і апрацавала *В. Луцэвіч.* Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
19,[3] стар. з іл. 25 см. 10000 экз. 45 к.
№ 113. (39—111) 891.72—93+[398.5

Мантэйфель, Петр Александравіч.
Апавяданні натураліста. Пераклад з рускага *А. Сайкоўскага.* Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

152 стар. з іл., [8] укл. л. іл. 25 см. 10000 экз. 3 р.
№ 114. (39—19) 89.71—93+[59

Паўстоўскі, Канстанцін Георгіявіч.
Чорнае мора. Пераклад з рускай мовы. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.

208,[2] стар. з іл. 22 см. 7000 экз. 3 р. 25 к.
№ 115. (39—21) 891.71—93

Пушкін, Александр Сяргеевіч.
Аповесці нябожчыка Івана Пятровіча Белкіна. [Пераклад з рускага]. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, школа ФЗВ друк. імя Сталіна, 1938.
108 стар. 17 см. 7000 экз. 1 р. 25 к.
Змест: Ад выдаўца. Стрэл. Мяцеліца. Трунар. Станцыйны даглядчык. Паненка сялянка.
№ 116. (39—16) 891.71—93

Распэ, Э.
Прыгоды Мюнхаузена. З ілюстр. *Густава Дорэ*. Для дзяцей <малодшага ўзросту> пераказаў *К. Чукоўскі*. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. „Палесдрук“ у Гомелі. 1938.
108 стар. з іл. [1] л. іл. 26 см. 10000 экз. 2 р.
№ 117. (39—87) 83—93

Стывенсон, Роберт Луіз.
Востраў скарбаў. [Пераклад з рускага]. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
214 стар. з іл. 23 см. 10000 экз. 3 р.
№ 118. (39—94) 82—93

Талстой, Леў Нікалаевіч.
Апавяданні. Пераклаў на беларускую мову *Г. Э. Клебанаў*. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. АН БССР. 1938.
15 стар. з іл. 20 см. 7000 экз. 35 к.
№ 119. (39—101) 891.71—93

Тургенеў, Іван Сяргеевіч.
Апавяданні. Перавод з рускага. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1939.
92,[3] стар. з іл. 22 см. 15000 экз. 2 р. 50 к.
Змест: Бежын луг.—Бірук.—Лес і стэп.—Перапёлка.—Пегас.—Верабей.—Галубы.—Муму.
№ 120. (39—106) 891.71—93

Чэхаў, Антон Паўлавіч.
Конскае прозвішча. [Апавяданне. Пераклад з рускага]. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
12,[3] стар. з іл. 17 см. 7000 экз. 25 к.
№ 121. (39—5) 891.71—93

Шолам-Алэйхем.
Хлопчык Мотка. <Для дзяцей малодшага ўзросту>. Пераклад [з яўрэйскага] З. Бядулі. Выд. 3-е. Менск, Дзіцячая літ-ра ДВБ, друк. імя Сталіна. 1938.
108.[2] стар. з іл. 22 см. 15000 экз. 1 р. 75 к.
№ 122. (39—2) 892.46—93

Бокаў, В. Лясная казка. *Іскры Ільіча* 1939 № 2 с. 12—13
0601
Будзем такімі, як Ленін. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 1.
0602
Гулеўскі, Ваня. Сустрэча з незнаёмым. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, вокл.
0603
Жів Ільіч. [Верш]. (Запісана ў калгасе Бурат-Мангольскай Рэспубліці). *Іскры Ільіча* 1939 № 1, вокл.
0604
Журба, А. Дзед Мароз. [Верш]. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 14.
0605
Зябкін, Г. Н. З іменем Сталіна на вуснах. (Апавяданне ўдзельніка баёў у раёне возера Хасан). *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 2.
0606
Кацубо, Стась. Елачка. [Верш]. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 10.
0607
Колас, Якуб. Дзед—госць. [Верш]. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 7.
0608
Куляшоў, Аркадзь. У дазоры. (Урывак з паэмы „Васіль Баранаў"). *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 5.
0609
Ленінскі сцяг. (Беларуская народная песня). *Іскры Ільіча* 1939 № 1, вокл.
0610
Маленькі мук. (Рэц. на казку В. Гаўфа „Маленькі Мук"). *Іскры Ільіча* 1939 № 1, вокл.
0611
Маўр, Янка. Каршун. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 1 с. 16.
0612
Маўр, Я. Сям'я. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 7-8.
0613
Насевіч, В. Зімою. [Верш]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, вокл.
0614
Носаў, Н. Егорка-дзівак. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 14.
0615
Падольскі. За радзіму. Расказ удзельніка баёў у раёне возера Хасан. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 8-9.
0616
Пчолы. [Апавяданне]. (З кнігі „Творчасць народаў СССР") *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 5.
0617
Пых. (Рэцэнзія на народную казку „Пых"). *Іскры Ільіча* 1939 № 1, вокл.
0618

Пячнік. [Апавяданне]. (З кнігі „Творчасць народаў СССР") *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 4-5.
0619

Рунец, П. Дзедава навука. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 15—16.
0620

Садоўскі, Е. Сыны. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 9-10.
0621

Собалев, Л. Адказ самураю. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 3-5.
0622

Стальскі, Сулейман. Серго любимый. [Урывак з паэмы]. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 6.
0623

Фрунзе, Тацяна. Будзем такімі як бацька. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 1.
0624

Шапавалаў, Ів. На снягу сляды. [Апавяданне]. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 11—13.
0625

Школьныя годы Ільіча. (Успаміны А. І. Ульянавай). *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 2.
0626

Шэўчэнка, Т. Г. Запавет. Перакл. З. Бядулі. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 11.
0627

Шэўчэнка, Т. Г. Трынаццаць мне тады мінала. [Верш]. Перакл. М. Клімковіча. *Іскры Ільіча* 1939 № 2, с. 11.
0628

Як Нікіцішна ў Леніна была. (З кнігі „Творчасць народаў СССР"). *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 3.
0629

Яраслаўскі, Ем. Ці трэба заўсёды слухацца бацькоў. *Іскры Ільіча* 1939 № 1, с. 6.
0630

25. Друк. Бібліяграфія. Дакументацыя.

Ганічэў, Л. Скарбніца сусветнай культуры. (Да 125-годдзя Ленінградскай публічнай бібліятэкі ім. Салтыкова-Шчэдрына). *Звязда* 14 I 39, с. 3.
0631

Сокровищница мировой культуры. (К 125-летию Ленинградской публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина). *Сов. Бел.* 14 I 39, с. 4.
0632

На яўрэйскай мове.

ראָזאנאָוו, ס.

גרעזלס פאסירונגען. (איבערגיזעצט פונ רוסיש)

מינסק, מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלינ 1939.

46 זייטל. מיט איל. 21.5 סא. טיראזש 1500 עקז.

פרייז 60 ק.

Розанов, С. Приключения травки.
№ 123. (39-212) 891.71-93

מאיאקאווסקי, וו.

וואָס איז אזוינס גוט אונ וואָס איז אזוינס שלעכט.

איבערגעזעצט פונ רוסיש—שוועדריק, ה.

מינסק. מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלינ 1939.

19 זייטל מיט איל. 16,5 סמ. (קינדער-ביבליאָטעק „באמ שייטער"

טיראזש 2500 עקז. פרייז 45 ק.

Маяковский, В. Что такое хорошо и что такое плохо.
№ 124. (39-251) 891.71-1

ריקלינ, ג.

די סאָסנאָווע שישקע. (דערציילונגענ וועגנ בייגרענצלער). איבערגעזעצט פונ רוסיש.

מינסק. מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלינ 1939.

26 זייטל. 16.5 סמ. (קינדער-ביבליאָטעק „באמ שייטער") טיראזש 1500 עקז.

פרייז 35 ק.

Рыклин, Г. Сосновая шишка. (Рассказы о пограничниках).
№ 125. (39-252) 891.71-3

קאָראָלענקאָ, וו.

דאָס געקויפט יינגל. (איבערגעזעצט פונ רוסיש).

מינסק. מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלינ 1939.

15 זייטל. 16.5 סמ. (קינדער-ביבליאָטעק „באמ שייטער") טיראזש 1000 עקז.

פרייז 35 ק.

Короленко, В. Купленный мальчик.
№ 126. (39-253) 891.71-93

מאלטינסקי, כ.

פאר ברידערלעכ אונ שוועסטערלעכ.

מינסק. מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלינ 1939.

105 זייטל. 21,5 סמ. טיראזש 1500 עקז. פרייז 3 ר. 50 ק. אינ איינבונד.

Мальтинский, Х. Братикам и сестричкам.
№ 127. (39-216) 892.4-1

פושקין, א. ס.
א מייסע וועגן א גאלעכ און דעם ארבעטער זײַנעם באלדא.
איבערגעזעצט פון רוסיש—פינינבערג, ע.
מינסק. מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלין 1939.
13 זייטל. 1 בילד. 16,5 סמ. (קינדער־ביבליאָטעק „באם שייטער") פרייז 30 ק.

Пушкин, А. С. Сказка о попе и о работнике его Балде. 891.71-1
№ 128. (39-254)

דעכטיאר מ.
טרייע וועכטער.
מינסק. מ. פ. וו. דרוקעריי א. נ. סטאלין 1938.
26 זייטל. 17 סמ. (קינסטלערישע מאסנ־ביבליאָטעק) טיראזש 2000 עקז. פרייז 60 ק.

Дехтяр, М. Верные часовые. 892.4-3
№ 129. (39-50)

Спіс часопісаў, распісаных па артыкулах у гэтым нумары „Летапіса друку“.

Большэвік Беларусі 1939, № 1.

Іскры Ільіча 1939, №№ 1 і 2.

Работніца і калгасніца Беларусі 1939, №№ 1—3.

Полымя рэвалюцыі 1939, № 1.

Адказны за выпуск **А. Іодышыс.**

Уп. Галоўл. № Г. 1662. Заказ № 442. Тыраж 400. $4^1/_4$ арк.

Друкарня АН БССР.